


РАБОТНИЦА
і СЯЛЯНКА

№ 8 ЖНІВЕНЬ 1954г.

У дзесятую гадавіну
вызвалення Мінска і
ўсёй беларускай зямлі
ад фашистскіх захопні-
каў у сталіцы нашай
рэспублікі адбылося
адкрыццё помніка-абе-
ліска воінам Савецкай
Арміі і партызанам,
якія загінулі пры выз-
валенні Беларусі.

Цудоўнае архітэктур-
нае збудаванне — стро-
гі велічны абеліск —
увенчана ордэнам Пе-
рамогі — сімвалам вы-
шэйшай узнагароды,
якой адзначыла Радзі-
ма герайчны подзвіг
сваіх мужных сыноў і
дочак.

Фото В. Марцыонка.



8035 5031
11-55Государственная
БИБЛИОТЕКА
СССР
им. В. И. Ленина

УСЕНАРОДНАЯ СПРАВА

НАСТАЛА гарачаяара. Паспела азімае збожжа. Вось-вось даспее ярына, пачалася выбарка ільну. Шмат пакладзена працы, каб вырасціць ураджай. А зараз усе думкі, усе імкненні працаўнікоў калгасных падэў накіраваны да таго, каб своечасова і добраякасна правесці ўборку, разлічыцца з дзяржавай і выдаць на працадні калгаснікам больш сельскагаспадарчых прадуктаў.

Чэрвенскі Пленум Цэнтральнага Камітэта Комуністычнай партыі Совецкага Саюза даў разгорнутую баявую праграму работы. Гонар і слава кожнага сумленнага хлебароба, механізатара, партыйных і совецкіх органаў — змагацца за ажыццяўленне вялікай і пачэснай справы стварэння багацця сельскагаспадарчых прадуктаў у нашай краіне. За права ісці ў першых радах барацьбітоў змагаюцца мільённыя масы калгаснікаў.

Першую квітанцыю аб здачы дзяржаве збожжа новага ўраджаю ў Гомельскім раёне атрымаў калгас «За Радзіму», старшынёй якога з'яўляецца волытны кіраунік Паліна Нікандраўна Кавалёва. Гэтая энергічная, працавітая жанчына змагла арганізаваць і наладзіць справу ў сваёй вялікай гаспадарцы так, каб адной з першых па раёну разлічыцца з дзяржавай.

Прыклады добрасумленнай працы паказваюць многія калгасніцы і жанчыны-механізатары рэспублікі. Добра вядомым стала імя камбайнера Еўдакіі Крупейчанка з Лоеўскай МТС. Замест 220 гектараў па плану ў мінулым годзе яна ўбраала 538 гектараў, а сёлета абавязалася павялічыць выпрацоўку да 560 гектараў. Першыя дні работы даюць падставу меркаваць, што сваё слова камбайнер выпрацавае. За скарочнне тэрмінаў уборкі і павелічэнне выпрацоўкі змагаюцца камбайнеры Рудакоўскай МТС Хойніцкага раёна Антаніна Мінчык, Юлія Савёнак і многія іншыя.

Дружна ідзе ўборка ўраджаю ў калгасе «Чырвоная змена» Любанскага раёна. Тут праўленне своечасова паклапацілася аб стварэнні дзіцячых ясліў у кожнай брыгадзе. Гэта дало магчымасць выйсці на поле ўсім жанчынам і прымаць актыўны ўдзел у палівых работах.

Наша родная Комуністычная партыя намеціла конкретную праграму рэзкага павелічэння выпуску тавараў народнага спажывання. Гэтага можна дабіцца толькі пры ўмове поўнага забеспечэння лёгкай прамысловасці дастатковай колькасцю сырарвіны, умацавання працоўнай дысцыпліны і павышэння прадукцыйнасці працы. Ажыццяўленне гэтых умоў з'яўляецца кроўнай справай кожнага добрасумленнага калгасніка і калгасніцы, рабочага МТС і соўгаса.

Праграму ўздыму сельскай гаспадаркі, распрацаваную партыяй і Совецкім урадам, совецкія людзі ўспрыніялі як сваю кроўную справу і горача змагаюцца за яе ажыццяўленне.

З вялікай радасцю і задавальненнем чыталі нядаўна совецкія людзі Паведамленне Цэнтральнага стаўстычнага ўпраўлення пры Совеце Міністраў СССР

аб выніках выканання дзяржавнага плана развіцця народнай гаспадаркі нашай краіны за першае поўгодзе гэтага года.

Гэтае Паведамленне сведчыць аб выніках мірнай творчай працы, аб вялікім уздыме соцывільніцай эканомікі, аб далейшым палепшэнні добрабыту працоўных. Вынікі, якіх дасягнула наша краіна, — сведчанне працоўных намаганняў мільёнаў совецкіх людзей. Паспяхова развівалася цяжкая прамысловасць, аснова магутнасці нашай Радзімы, перавыкананы план здабычы вугалю і нафты, вырасла колькасць тавараў народнага спажывання.

Сур'ёзныя дасягненні мае і сельская гаспадарка. Пасяўныя плошчы пад яровымі культурамі ў пароўнанні з мінулым годам узраслі на 9,5 мільёна гектараў. Толькі за мінулае поўгодзе сельская гаспадарка краіны атрымала 92 тысячи трактараў, 52 тысячи грузавых аўтамабіляў і 18 тысяч збожжавых камбайнаў. Працоўны подзвіг здзейнілі совецкія людзі ў раёнах асваення цалінных і залежных зямель. Меркавалася за два гады ўзняць 13 мільёнаў гектараў зямлі, а ўжо ўзнята каля дзесяці мільёнаў.

Настойліва і паслядоўна вырашаецца паставленая партыяй і ўрадам задача аб крутым уздыме сельскай гаспадаркі ў нашай рэспубліцы. У нас таксама ўзраслі плошчы пасеваў, лепш чым раней угнойваецца глеба, прымаюцца меры па ўзняццю матэрыяльнай зацікаўленасці калгаснікаў. Толькі па Віцебскай вобласці авансам выплачана на працадні за вырошчванне ільну 9 мільёнаў 400 тыс. рублёў грашыма. Калгаснікам прадана па ільготных цэнах 6.723 тоны пшаніцы.

Аднак насы перамогі не прыходзяць без цяжкасцей, без настойлівай працы. Усім вядома, што жанчыны ў калгаснай вытворчасці адыгрываюць вялікую ролю. Іх умелыя, працавітая рука нямала зрабіці для адраджэння калгасаў у пасляваенны час. Пачэсны абавязак калгасніц — прымаць яшчэ больш актыўны ўдзел у грамадскай вытворчасці, усімерна ўмацоўваць калгасную гаспадарку. Для гэтага ў нас ёсць усе магчымасці. Аб гэтым сведчыць неаспрэчны факт атрымання мільённых прыбыткаў асобнымі калгасамі Беларусі ў мінулым годзе, аб гэтым гавораць вынікі плённай працы нашых перадавых калгасніц, якія заявявалі пачэснае права ўдзелу ва Усесаюзной сельскагаспадарчай выстаўцы ў Маскве.

У наш беларускі павільён заходзяць тысячи наведвальнікаў выстаўкі з розных рэспублік краіны, з захапленнем і павагай аглядаюць вынікі працы беларускага народа, жанчын Беларусі, — той Беларусі, якая ўвайшла ў гісторыю совецкага народа як мужная і непрыміримая да ворага ў часы вайны, як працавітая і сумленная ў пасляваенны час.

Вялікі гонар быць удзельнікам Усесаюзной сельскагаспадарчай выстаўкі. За права ўдзелу ў ёй трэба змагацца, не шкадуючы ні сіл, ні энергіі.

Да новых поспехаў, дарагія таварыши калгасніцы, да новых творчых перамог!

ХЛЕБ ІДЗЕ!

Пасля невялікага дажджу паветра стала незвычайна чыстым, свежым. Дождь прыбліу пясок на дарозе, і машына, ідзе хутка. Разам са старшынёй калгаса Палінай Нікандроўнай Кавалёвой мы ўедзем у брыгады.

Па баках дарогі — неабсяжныя зямельныя масівы. Чарнеюць квадраты ўзнятага папару, залаціца паспяваючы ячмень, пшаніца. Хвалістай сурвэтаю рассцілаецца паспяваючы жыт. Вось ён, хлеб, над якім так многа працевалі тут людзі!

Добрая збажына ў калгасе!

Уперадзе чуеца роўны рокат матора: па полі ідзе камбайн. Парашутам узвышаецца над ім белы зонт. За камбайнам сцелюцца широкія дарогі пракосаў.

Наша машына спынілася на аблокашаным з kraю жытнім полі, і было відаць, як жыт пакорліва кладзеца пад рэжучы апарат агрэгата, а потым узнімаецца ўверх і

знікае ў яго жолабе. Аблочанае збожжа струменем сцякае ў бункер, а салома роўнымі кучкамі скідаецца на поле.

Зрабіўшы разварот, камбайн спыніўся. Вадзіцель уборачнага агрэгата хутка сышоў з мосціка і праішоў крыху назад па толькі што пракошанай сцежцы. Ён уважліва агледзеў, ці не высокі зрэз, ці не пакінуты каласы.

— Добрасумленна працуе Кушняроў, — сказала Паліна Нікандроўна, выходзячы з машыны.

Ужо немаладая, але моцная жанчына, на першы погляд яна здаецца суворай. Але варта ёй усміхнуцца — і твар робіцца дабрадушна-ласкавым.

— Колькі сёння зжаў, тав. Кушняроў? — звонкім голасам запыталася яна вадзіцеля агрэгата.

— Гектараў шэсць будзе. У мене яшчэ, таварыш Кавалёва, поўдня ўперадзе, — адказаў камбайнер.

— Ты, брат, сам добра працуеш, але чаму ж іншых не падцягваеш? У Сасноўках-жа камбайн зноў стаіць, — у яе голасе пачулася суровая нотка.

— А што-ж мне рабіць — кінуць свой і туды бегчы?

— Не. Ты на спаборніцтва выкліч Коршыкава. Глядзіш, ён і падцягнеца. І, усміхнуўшыся, дадала: — А то табе-ж прыдзеца за яго дарабляць.

— Мне тут хопіць работы, — адказаў Кушняроў, узнімаючыся на свой мосцік. — Вунь ужо ячмень паспявае, за ім — пшаніца. Ён уключыў матор, і камбайн павольна паплыў па полі.

Возчыкі ўвесе час пад'яджалі да камбайна, нагружалі вазы збожжам і звозілі яго на ток. На брыгадным таку вырасла вялікая куча збожжа.

«Ён праўду кажа: паспяваюць яравыя, — думала Паліна Нікандроўна. — У нас без малога шэсцьсот гектараў збожжавых. Трэба паспесьці ўсё ўбраць. У гэтай брыгадзе ўраджай нядрэнны!»

Учора па восемнаццаць цэнтнераў пшаніцы намалацілі ў пятай брыгадзе, — як-бы ў адказ на яе думкі сказаў сакратар партыйнай арганізацыі калгаса Ф. Р. Зайкін.

— Добра. Значыць у сярэднім у іх 15 цэнтнераў будзе.

Вялікае задавальненне адчувалася ў словах Кавалёвой. Пятнаццаць цэнтнераў збожжавых у сярэднім — вынік велізарнай працы калгаснікаў.

Даволі ўспомніць сёлетнюю халодную вясну і няўстойліве лета, каб зразумець, колькі трывог было ў хлебаробаў за лёс ураджаю.

Папрацаваць прышлося шмат — і падкормку праводзілі, уносілі арганічныя і мінеральныя ўгнаенні, ды палолі не раз...

Пагаварыце з Мар'яй Прыходзька або Аніссяй Захарчанка, з Варварай Масік, Надзеей Кавалёвой, Валіяй Ігнацьевай — ды з любой калгасніцай — і яны раскажуць, як кlapатліва даглядалі кожную сотку пасеваў, дапамагаючы збожжу падняцца, узмацніць.

І вось шумяць жоўтыя шчоткі каласоў, звініць спелая пшаніца, жыт...

У калгасе каля трох тысяч гектараў зямлі, амаль трэцяя частка — ворыва, шмат сенажаці. Гаспадарка вялікая, рознастайная. Садоўніцтва, жывёлагадоўля, гародніцтва сталі прыбытковымі галінамі. З года ў год калгас умацоўвае гаспадарку, упэйнена набірае тэмпы.



На гродзенскую базу «Заготзбожжа» штодня прыбываюць дзесяткі калгасных аўтамашын, груженых хлебам новага ўраджаю.

На здымку: візіроўчыца базы Е. Ярошэвіч бярэ пробу збожжа, прыезенага з калгаса «Новая праца» Гродзенскага раёна.

Фото А. Перакона.
(Фотафоніка БелТА).

Шмат год кіраўніком гэтага калгаса, арганізатарам вялікага колектыва з'яўляецца Паліна Нікандраўна Кавалёва. Энергічная, вельмі працавітая, яна зраднілася з калгасам. З ім звязаны ўсе яе інтарэсы, усё жыццё. Калгаснікі ведаюць, што поспехамі арцелі яны ва многім абавязаны свайму старшыні, яе заўсёдным клопатам аб гаспадарцы.

...Пад'яджаючы да Сасноўкі, мы яшчэ здалёк убачылі камбайн, які стаяў сярод жыта, нібы бездапаможны асілак. Камбайнер і яго памочнік корпаліся ля агрэгата. Мы падышлі.

— Фёдар Раманавіч, паглядзі, які масіў адвёў брыгадзір камбайну,—гаварыла Кавалёва Зайкіну, паказваючы ірвы, купіны і ямы.—Першы год засяваем гэты клін, поле яшчэ не распрацавана, а ён сюды камбайн накіраваў.

І тут-ж Паліна Нікандраўна вырашае:

— Скажы брыгадзіру, няхай перагоніць камбайн да Падбяроўзя—там ёсьць дзе разгарнуцца машыне.

— Коршыкаў! Што зноў здарылася?—звярнулася яна да камбайнера.

З-пад машыны вылез хлопец гадоў семнаццаці, увесе запэцканы, стомлены.

— Вось стаіць, пракляты,—сказаў ён, указываючы на агрэгат. І, як ні горка было Кавалёвой бачыць, што з вялікага масіва зжата ўсяго два-тры гектары, яна не магла стрымаша ўсмешкі:

— Вось што, хлопцы, пераганіце камбайн вунь на той узгорак, там поле раўнейшае.

Механізатар упартая кіўнуў галавой:

— Не. Я ўсё зараз наладжу і ўбяру гэты клін. Калі-б мне далі сапраўдны камбайн, а то пасадзілі на гэты «вучэбны дапаможнік»—і ўбірай, як ведаеш,—з горыччу да даў ён.


Хлопцы маюць рацю,—сказала Кавалёва.—Абодва толькі вясной скончылі школу механізатораў, вопыту яшчэ няма, а ў МТС далі ім стары камбайн. Вось яны і пакутуюць з ім. А хлопцы старанныя, добрымі камбайнераў з часам стануць.

І сапраўды, праз некаторы час пачаўся гул матора—камбайн лёгка рушыў з месца і накіраваўся ў другі канец поля, пакідаючы ззаду сябе роўны шырокі пракос. Коршыкаў весела памахаў нам рукой.

— Пайшоў-о-ў!—данеслася да нас.

У той вечар хлопцы ўбраў трэх гектары, а на наступны дзень—каля восьмі. Яны стараліся дагнаць Кушнярова.

Кушняроў-жа працаваў добра.



Старшыя навуковыя супрацоўнікі Беларускай плодагароднінай станцыі Сюбараўва Эма Пятроўна і Чулкова Елізавета Іванаўна—удзельнікі Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі.

Усё сваё жыццё яны аддаюць навуковай работе, работе на карысць чалавека.

Эма Пятроўна працуе на станцыі з 1925 года. Па методу I. V. Мічурэвіча яна вывела 7 сарту яблыні, 5 сарту сліў, 9 сарту чарэшань, 4 сарты вишні, 3 сарты груш.

На здымку: Эма Пятроўна паказвае новы сорт чарэшань «Прыгажуня» Чулковай Е. І. (справа).

Фото Г. Ткачэнкі.

Ен паспей двойчы прайсці поле з канца ў канец, некалькі разоў ачысціўши бункер ад зерня. Шафёр падагнаў машыну да камбайна, падставіўши кузоў праста пад бункер. Памочнік камбайнера пад даўтлівымі позіркамі двух хлопчыкаў, якія паспелі забрацца ў кузоў, адкрываў бункер. Школьнікі заўсёды дапамагаюць калгасу ўбіраць ураджай. І цяпер Коля Кліменка і Саша Хомчанка працуяць на пагрузцы і разгрузцы збожжа.

Як толькі збожжа хлынула з бункера, хлопчыкі праворна пачалі адграбаць яго, роўнамерна рассыпаючы па кузаву.

Іван КАЛЕСНІК

Жнівенъ

Не сціхае гоман лета
На палетках, паплавах.
Жнівенъ буйнымі ранетамі
Залаціцца у садах.

Ураджай палёў багаты
Дамалацца камбайн.
Жнівенъ нам нясе у хаты
Свежы, пульхны каравай.

Калі-ж вечарам рабіна
Сок зары крамянай п'е,
Жнівенъ песнямі дажынак
Заліваецца, п'е.

Шуміць зерне, як веснавы ручай, і цячэ, цячэ ў машыну, запаўняючы яе да краёў...

Збожжа звояць у пятую брыгаду. Там яго прымае Варвара Масік—старанная і вельмі гаспадарлівая жанчына.

— Цётка Варвара,—пытае яе Коля,—з пятай брыгады колькі машын прывезлі?

— З нашай?—перапытвае Варвара. Не хочацца ёй прызнавацца, што яе брыгаду абагнала чацвертая, але сумленнасць—перш за ўсё.

— Перадай брыгадзіру—абагналі вы сёння нас. А пакуль давай згружаць збожжа.

Хлопцы ўзбройліся вёдрамі, лапатамі і пачалі выгружаць збожжа з машыны на ток. У гэты час памочніцы Варвары—В. Кавалёва, Е. Пенязькова і сёстры Злотнікавы сартавалі збожжа, чыстае, чыстае, без парушынкі, ссыпалі яго ў мяшкі, узважвалі і накіроўвалі на нарыхтоўчы пункт...

У першы-ж дзень уборкі ўраджаю калгас здаў дзяржаве чатыры тоны першагатунковага збожжа. На нарыхтоўчым пункце ім уручылі першую ў раёне квітанцыю. За дзесяць дзён сельгасарцель «За Радзіму» поўнасцю разлічылася з дзяржавай па збожжа пастаўках, здаўшы каля 60 тон добраякаснага збожжа.

Хлеб ідзе!

Гомельскі раён.

Аб чым спяваў чудок...

«Людзей робіць краіна і эпоха»
М. Горкі.

ГУК узнікаў на высокіх нотах, потым згушчаўся, пераходзіў у басавыя тоны, мацней і пашыраўся. Аб чым спяваў гудок?

Аб тым, што аднойчы прышлі сюды людзі і зрабілі яшчэ адзін працоўны подзвіг. Аб тым, што сярод шырокіх палёў, зусім нядайна спаласаваных межамі, вырас, як у казды, завод-волат. Яго ўзікненне вызначыла лёс многіх людзей.

* * *

Было гэта так. Па дарозе ад горада Гродна да мястэчка Скідэль ішла жанчына.

Міма жанчыны, узнімаючы хмары пылу, пранеслася велізарная, цяжка нагруженая аўтамашына. За ёй другая, трэцяя...

Наступная машына спынілася. З кабіны выглянуў запылены, заўпеканы твар. На ім зязлі белыя зубы і свавольныя вясёлыя очы.

— Гэй, цётачка! На Скідэль трymаеш курс?

— На Скідэль.

— Перадвіз з пешага ходу на матарызаваны...

І хлопец шырока расчыніў дзверцы кабіны.

— Тутэйшая?

— Тутэйшая.

— Калгасніца?

— Калгасніца.

Здавалася, што хлопцу толькі гэтага і трэба было.

— І колькі-ж у вас на працадень адміраюць?

— Па паўтара кілограма.

— Не сказаць, каб вельмі многа.

І тут-же дзелавіта спытаў:

— Прабачце, старшыня ў вас у шклянку не зазірае?

Жанчына ўсміхнулася.

— Не. Старшыня ў нас праўильны. Проста мы яшчэ сілы не набралі. Усяго другі год у калгасе.

— Значыцца, адсталі ад жыцця год на трыццаць, — пераканаўча сказаў хлопец.

— Дагонім! — І вусны жанчыны сціснуліся ў цвёрдую прамую складку.

Хлопец ухваліна кіўнуў галавой. Жанчына спытала:

— Што гэта машыны разбегаліся?

— Груз вялікі ідзе на Скідэль. Завод пачнем будаваць. Цукровы. Цяпер вашаму брату — жанчынам будзе належаць першае слова...

— Чаму жанчынам?

— А як-же інакш? Буракі — жаночая справа. Прапалоць, праўца... Мужчынскія рукі да гэтых аперацый не здатныя.

* * *

Жаночыя рукі! У загарэлых, неяркіх, але моцных руках Малання Каленка трymала прыгаршчы лёгкага губчатага насыння бледна-заглянага колеру. Першы раз у жыцці ёй прадстаяла кінуць гэтася насынне ў зямлю...

Перад вачымі паўсталі падзеі недалёкага мінулага. Родная вёска. Ля ўезду ў яе — старая капліца, у самой вёсцы — два распяці. Над сялянскімі хацінамі ўзвышаецца дом войта. Хаты па загаду начальства фарбаваліся са знадворнага боку рознымі фарбамі, каб кожная вёска мела «вясёлы выгляд». Жыццём, якое праходзіла за сценамі гэтых недарэчна размаліваних халупін, ніхто не цікавіўся, калі толькі справа не датычыла падаткаў або «стану розумай» сялян з «крэсаў усходніх». У адной з таких халупін, на ўскрай вёскі, жыла сялянка Малання Каленка.

Але мінулі часы ліхалецця.

У 1949 годзе Малання Іванаўна Каленка стала калгасніцай. На вачах у жанчыны змяняла свой выгляд зямля. Векавыя маршчыны межаў сцерлі трактары. Палі нібы памаладзелі.

У вёсцы выраслі новыя дамы, магазін, школа, клуб, жывёлагадоўчыя пабудовы...

І, нарэшце, па суседству з калгасам пачалося будаўніцтва цукровага завода. Калгасу прадстаіць цяпер вырошчваць цукровыя буракі. Яе, Маланню Каленку, праўленне калгаса зацвердзіла звенявой.

Ці магла думаць Малання Іванаўна, упершыню пачуўшы спеў гудка, што заводу суджана адыграць у яе жыцці, жыцці калгасніцы, такую вялікую ролю?

Заводу патрабавалася сырэвіна — буракі. Ад звенявой Каленка патрабаваўся высокі ўраджай буракоў.

...Звяно пасяяла буракі. Зямля была мяккая, добра апрацаваная, шчодра ўгноеная. Надышоў час рабіць прарыўку. Гэта адна з самых цяжкіх работ.

За першы дзень звяно апрацавала менш гектара. А работа не чакала. Прарусці тэрміны прарыў-

кі — і ўраджай будзе ніжэйшым. Каленка сказала сваім сяброўкам, што тэмпы работы трэба падвойць. Надзея Лапатка запярэчыла:

— Куды ўжо больш!..

Малання Іванаўна прамаўчала. На другі дзень яна прышла на поле досвіткам. Адмерала ўчастак у 25 сотак і пачала працаўцаць. Гадзіны праз дзве прышлі астатнія жанчыны. Яны, як звычайна, выстраіліся ў рад, і двое калгасніц аказаліся ў суседстве з Каленка — па абодва бакі ад яе. Малання Іванаўна сказала:

— Сёння я буду працаўцаць пашыраму. Гэтая дзялянка мая. Вунь, да таго калочки! А вы, суседкі, пасоўвайцесь далей.

Аляксандра Коршун пажартавала:

— Малання зноў на аднаасобную гаспадарку перайшла.

Раіса Каленка заўважыла:

— Разам весялей працаўцаць... Станавіцеся, жанчыны, у рад!

Малання Іванаўна, у адрозненіе ад іншых, прарывала буракі абодвумя рукамі. Яна дзесьці працьтала, што так працуюць перадавыя зборшчыкі бавоўны. Спачатку працаўцаць абодвумя рукамі было няўмка. Але паступова набываўся патрэбны навык. К вечару Малання Іванаўна выканала ўрок, які задала самой сабе. Вельмі стамілася. Але радаснае пачуцце задавальнення напаўняла ўсю яе істоту. Жанчынам было няўмка, што яны адсталі ад сваёй звенявой. Надзея Лапатка першай падышла да Каленка:

— Адмерай мне, Малання, наўзутра асобны ўчастак...

— І мне, — падхапіла Аляксандра Коршун.

— І мне... І мне... — пачуліся галасы.

Звенявая зразумела, што асабістым прыкладам, настойлівасцю яна дасягнула мэты. Упершыню ў гісторыі калгаса на апрацоўцы пасеву была прыменена індывідуальная здзельшчына. Звяно закончыла прарыўку намнога раней, чым намячалася па плану.

Быў яшчэ такі выпадак. Ужо ўбраў збожжа. Пачало жоўкнуць лісце на дрэвах, вянучы бацвінне бульбы. Раніцой выпадалі холадныя росы. А буракі прадаўжалі расці. Малання Іванаўна аглядала плантацыю. Нечакана ёй прышла ў галаву адна думка: «Зараз, калі



Звеняная па вырошчванні цукровых буракоў калгаса імя Сталіна Берастовіцкага раёна Гродзенскай вобласці дэпутат Вярхоўнага Совета СССР — Малання Іванаўна Каленка аглядзе рост цукровых буракоў.

Фото Г. Ткачэнкі.

кожны корань важыць звыш кілограма, ён спажывае, напэўна, у трэх разы больш спажыўных матэрыяў, чым у першыя перыяды развіцця. Што калі правесці трэцюю, познью падкормку?» Каленка пайшла да агранома. Той сказаў:

— Справа гэта не новая. На Украіне даўно прымяняюць такі спосаб. Вынікі цудоўныя. Не толькі ўраджай узрастает, але расце і цукрыстасць буракоў.

Маланню Іванаўну ніколькі не зблітэжыла тое, што не яна першай зрабіла «адкрыццё». Наадварот, яна ўзрадавала, што яе думка знаходзіцца пацверджанне. Значыць, можна дзейнічаць смела.

Былі цяжкасці з грашым на мінеральныя ўгнаенні, з транспартам для іх вывазкі. Але харектар звеняной мела настойлівы. З познім падкормкам справіліся. Гэта было навіной для піонераў буракасеяння Беларусі.

...Звеняная паехала на завод атрымліваць цукар. Больш за ўсё яго прыпала на долю звяна Малані Каленка. Яшчэ па дарозе дамоў яна зрабіла папярэднія разлікі. Выходзіла, што на кожнага члена звяна дастанецца прыкладна 15—20 пудоў цукру. Малання Іванаўна ўспомніла, што калісьці ў іх вёсцы ўсе здзіўляліся багаццю аднаго з сялян, які піў чай два разы ў дзень. Калгасніцы, якія працавалі

на бураках, атрымалі, апрача цукру, па дзве-тры тысячи рублёў. Хутка пайшли ў ход тавары ў сельскім магазіне.

Калгасны бухгалтар падлічыў, што за буракі гаспадарка атрымала прыбытак у поўмільёна рублёў. Столкі-ж склаў прыбытак ад іншых галін гаспадаркі. Калгас стаў мільянерам.

Калі гутарка заходзіць аб поспехах буракаводаў калгаса, у першую чаргу называецца імя Малані Каленка. Яна са сваімі сяброўкамі сабрала самы высокі ў Беларусі ўраджай цукровых буракоў — па 370 цэнтнераў з гектара. Каленка першай даказала, што і на беларускай зямлі можна атрымоўваць такія-ж высокія ўраджай буракоў, як, дапусцім, на Украіне або Поўночным Каўказе. Працоўная слава Малані Каленка пайшла далёка за межы вобласці.

Совецкі народ любіць і цэніць герояў працы. Не былі забыты і заслугі Малані Іванаўны. Народ аказаў ёй высокое давер'е — выбраў дэпутатам Вярхоўнага Совета СССР. Хутка прышла яшчэ адна радасная вестка — калгас імя Сталіна Берастовіцкага раёна Гродзенскай вобласці зацверджаны за вырошчванне высокіх ураджаяў буракоў удзельнікам Усесаюзной сельскагаспадарчай выстаўкі, ды яшчэ шырокім паказам. Звяну Ма-

лані Каленка ў поўным складзе прадстаіць паездка ў Москву.

Як-жа жыве зараз калгасная звеняная, член урада, удзельніца выстаўкі? Ці не закралася ў яе душу ганарлівасць, ці не спакушаюць яе думкі аб tym, што яна ўжо даволі папрацавала на сваім віку і зрабіла ўсё, што магла?

Калі вам давядзеца пабываць на бурачных плантацыях калгаса, то міжволі кінецца ў вочы адзін з участкаў, які прымыкае ўшчыльнную да вёскі. Гэты ўчастак мае сваё ablічча. Ён акуратна акапаны канавай, чисты ад пустазелля. Расліны тут больш сакавітыя, высокія, буйныя. Гэта ўчастак звяна Малані Каленка. Тут заўсёды можна знайсці звеняную. І заўсёды яна занята — то працювае поле, то шаруе буракі, то прарывае або падкармлівае іх.

Нядоўна Малання Каленка ездзіла да перадавых буракаводаў Украіны.

З захапленнем, жыві і цікава Малання Іванаўна расказвае аб tym, як працуе звяно Анастасіі Дзяржынскай з калгаса імя Хрушчова Багдан-Хмельніцкай вобласці. Яна заключыла дагавор з Дзяржынскай. Абавязалася сёлета сабраць па 500 цэнтнераў буракоў з гектара.

Думаеца нам, што Малання Іванаўна стрыміае сваё слова.

Аляксей ТРАЦЯКОУ.

ГЕНІЙ РУСКАГА ЖЫВАПІСУ

СТО дзесяць гадоў назад у Чугуеве — невялічкім гарадку Харкаўскай губерні — у сям'і ваеннага пасяленца нарадзіўся выдатны рускі мастак Ілья Ефімавіч Рэпін.

Цяга да рысавання праявілася ў яго яшчэ ў маленстве. Бацькі гэтаму не супраціўляліся. Адразу пасля закрыцця Чугуеўскай тапаграфічнай школы, дзе вучыўся іх сын, аддалі яго ў майстэрню мясцовага мастака Бунакова.


Семнаццацігадовым юнаком Рэпін быў шырокі вядомы сярод мясцовых мастакоў. Аднак, гэта яго не задавальняла. Запаветнай марай яго была паездка ў Пецербург і сапраўдная мастацкая работа.

У лістападзе 1863 года Рэпін едзе ў Пецербург і ў канцы студзеня 1864 года ажыццяўляе сваю мару — паступае ў Акадэмію мастацтваў. Гады, праведзеныя Рэпіным у Акадэміі, былі запоўнены напружанай працай.

У 1871 годзе за дыпломну карціну «Уваскравішнне дачкі Іаіра» ён атрымаў першы залаты медаль, а з ім і права на шасцігадовую загранічную паездку.

У гэтых-ж гадах, адначасова, Рэпін працаваў і над другой сваёй карцінай, якая прынесла яму ўсерасійскую і еўрапейскую вядомасць. Гэта была карціна «Бурлакі». З'явілася яна на акадэмічнай выстаўцы ў 1873 годзе і выклікала цэлую буру вакол сябе, прынёсшы мастаку мноства новых прыяцеляў і ворагаў.

Вось як ацаніў гэты таленавіцейшы твор В. В. Стасаў: «Рэпін — рэаліст, як Гоголь... Са сме-



I. E. Рэпін.

ласцю, у нас бяспрыкладнау, ён... акунуўся з галавою ў глыбіню народнага жыцця, народных інтарэсаў, народнай, сціскаючай сэрца рэчаіннасці.

Гляньце на «Бурлакоў» Рэпіна, і вы зараз-жа вымушаны будзеце прызнацца, што такога сюжэту яшчэ ніхто ў нас не асмельваўся браць і што такой надзвычайнай карціны з народнага жыцця вы яшчэ не бачылі...»

Прабыўшы за граніцай трох гадоў, Рэпін напісаў карціны «Садко», «Парыжская кафэ», шэраг партрэтаў і эцюдаў. Аднак, сумуючы па Расіі, па рускім жыцці, ён адчуваў сябе за граніцай адзінокім.

Пасля прыезду з Парыжа Рэпін пасяліўся з сям'ёй спачатку ў Чугуеве, а потым — у Маскве, якую ён любіў і аб якой пісаў: «...Яна да такой ступені жывапісная і прыгожая, што я гатовы далёка, за трыдзеянь зямель ехаць, каб пабачыць такі горад. Ён адзіны».

Шэсць год спачатку чугуеўскага, а



потым маскоўскага жыцця складаюць асобы перыяд у творчасці Рэпіна. У гэтыя гады ў Рэпіна былі ўжо ясныя ідэі многіх твораў, выкананых куды пазней.

Карціны «Провады навабранца», «Вечорныці» (Досвіткі), «Арышт прапагандыста», «Стары», «Мужычок з баязлівых» — вызначаюць асноўную лінію рэпінскага мастацтва гэтага перыяду. Ужо ў той час Рэпін сканцэнтраваў увагу на вобразе рэвалюцыянер. Працягваючы працаўца над карцінай «Арышт прапагандыста», Рэпін адначасова пісаў карціну «Адмайленне ад споведзі», у якой паказаны становучы вобраз сапраўднага рэвалюцыянера.

У 1883 г. Рэпін пераїзджае ў Пецербург, і з гэтага часу пачынаецца новы перыяд яго творчасці.

У гэтым годзе закончаны і выстаўлены адзін са значных твораў Рэпіна — «Крыжовы ход у Курскай губерні», дзе надзвычай рэалістычна паказана карціна правінцыяльнага і сялянскага жыцця тагачаснай Расіі. Па жыщёвасці і тыповасці гэта адна з самых вострых карцін мастака.

Карціна наступнага года «Не чакалі» адлюстроўвала цэлую паласу ў жыцці рускай інтэлігенцыі і выклікала саме гарачае абмеркаванне.

У 1885 годзе з'явілася славутая карціна «Іван Грозны і яго сын Іван», зместам якой было забойства сына бацькам.

У 1892 г. Рэпін пасяліўся ў маёнтку «Здраўнёва», непадалёку ад Віцебска, на беразе ракі Дзвіны. Тут напісаны такія работы, як «Асені букает», «Беларус», «Паляўнічая», «Паненка ў стадзе» і інші.

У 1900 г. Рэпін пераехаў у Куакала на дачу «Пенаты», дзе і пражыў астатнія 30 год свайго жыцця.

У «Пенатах» мастак стварыў шмат сваіх палотнаў: «17 кастрычніка», «Які прастор!», «Пушкін на экзамене», «Пушкін на беразе Невы», «Чорнаморская вольніца», «Самаспальванне Гогаля», «Паяданак» і інш.

Гэтыя карціны, калі і не валодалі ранейшай сілай, усё-ж сведчылі аб нястомнай работе мастака, аб вострым пачуцці жыцця.

Апрача карцін, Рэпін на працягу свайго доўгага жыцця напісаў велізарную колькасць партрэтаў, дзе тыповае натуральна злівалася з індывідуальнай характарыстыкай, ствараючы жыццёва поўнакроўныя вобразы. Годнасць Рэпіна-партрэтыста і яго велізарнае прафесіянальнае майстэрства заключалася ў тым, што ён паказваў чалавека ў жывой плоці і крыўі, выражэнне яго духоўнай сутнасці знаходзіў ва ўласцівых яму ўнутраных рухах і міміцы твару, якія даюць трэпет жыцця: «М. П. Мусаргскі», «Н. І. Пірагоў», «В. В. Стасаў», «В. М. Гаршын», «Л. Н. Талстой», «Мужык з дурным вокам», «Мужычок з баязлівых» і інш.

Малюнак захапляў яго не ў меншай ступені, чым жывапіс, і ён маляваў шмат і паставяна.

Яго малюнкі выключна добрыя, калі яны выкананы з натуры або па памяці, але пад уражаннем натуры. У таких малюнках ва ўсёй сваёй пакараючай і прывабнай сіле выступае рэалістычная сутнасць рэпінскай творчасці, зоркасць яго вока і вернасць рукі. Колькасць выкананых ім малюнкаў велізарная.

24 лістапада 1917 года, у самы разгар рэвалюцыйных падзеяў, быў скіплі адсвяткаваны ў файе Міхайлаўскага тэатра 45-гадовы юбілей мастацкай дзейнасці Рэпіна. У гэты дзень ён апошні раз пабываў у Пецербургу.

Жывучы ў Фінляндыі, ён ніколі не забываў аб радзіме. Сведчаннем гэтага з'яўляецца яго апошняя карціна «Гапак».

Памёр Рэпін 30 верасня 1930 года, на 86 годзе жыцця. «Пенаты», якія ўцалелі ў час белафінскай вайны, былі спалены нямецкімі фашистамі. На шчасце, засталася магіла, дзе пахавана цела геніяльнага мастака.

Выдатныя творы вялікага рускага мастака Іліі Ефімавіча Рэпіна склалі цэлую эпоху ў рускім жывапісе і сталі гордасцю ўсяго совецкага народа.

I. АХРЭМЧЫК,
народны мастак БССР.

Карціна I. Е. Рэпіна «БУРЛАКІ НА ВОЛЗЕ» (1870—73 гг.).



НА ГАЛОУНЫМ ХАДУ

ЗАКЛІКАЮЧА гучыць селектарны выклік. Няхай звоніць адначасова некалькі тэлефонных апаратуў, але калі ўчастковы дыспетчар паверне выклікальны ключ, на лінейнай станцыі адразу пачуецца выклік, такі-ж, як і цяпер.

— Я, Аляхновічы, — адказвае дзяжурная па станцыі Інкреда Міхайлаўна Хрыкіна.

Яна пазнае голас дыспетчара Валянціны Міхайлаўны Казлоўскай. Кароткая размова адбываецца звычайна паміж дыспетчарам і дзяжурным па станцыі. Тут німа ніводнага лішняга слова. І пабочнаму чалавеку часам з гэтых афіцыяльных слоў цяжка зразумець яе змест. У канцы размовы Інкреда Міхайлаўна гаворыць:

— Зразумела, таварыш дыспетчар.

Дыспетчар паведаміў аб tym, што з Маладзечна вышаў зборны. У саставе ёсьць некалькі вагонаў з грузамі ў адрас рапажыўсаюза. Прыбываюць сельгасмашыны. Казлоўская сказала, што было-добра арганізаваць выгрузку без адчэпкі вагонаў ад поезда. Тады-б гэтая-ж самыя вагоны маглі пайсці пад пагрузку на суседнюю станцыю.

Інкреда Міхайлаўна адразу-ж занялася падрыхтоўкай да сустрэчы зборнага поезда. Перш за ўсё яна папярэдзіла аб гэтым работнікаў базы рапажыўсаюза.

Выгрузку вагонаў без адчэпкі ад паяздоў на станцыі Аляхновічы практикуюць даволі часта. Вядома, гэта справа клапатлівая. Трэба, каб да прыбыцця поезда на станцыі знаходзілася рабочая сіла, прадстаўнік арганізацыі, якому прыбыў груз, каб выгрузка прыйшла хутка, бо поезд ні на мінуту нельга затрымліваць.

На чыгуначным транспарце існуе пэўны парадак прыёму і адпраўлення саставаў. Дзяжурны па станцыі, як кіраўнік змены, адказвае не толькі за тое, каб поезд быў прыняты без затрымкі, але і за тое, каб было забяспечана пры гэтым яго бесперашкоднае прасоўванне.

Інкреда Міхайлаўна павярнула ручку тэлефоннага апарата. Адразу-ж ёй адказваюць стрэлачнікі Нікалай Усік і Іван Шасцілойскі. Камандзір змены дае ўказанне падрыхтаваць маршрут для прыёму зборнага поезда.

Зборны пайшоў раней, чым устаноўлена графікам. Сельгасмашыны былі выгружаны хутка. На свой асабовы рахунак Інкреда Міхайлаўна можа запісаць яшчэ некалькі дзесяткаў вагона-гадзін, сэканомленых дзяжукочы безадчэпнай выгрузцы.

Ад станцыйных пущей адыходзяць грунтавыя шляхі. Дарогі бягучы у раённы цэнтр, у калгасы і МТС. Яны нібы сімвалізуюць сувязь эканомікі раёна з чыгуначным пунктам. За апошні час і ў Аляхновічах адбыліся знамянальныя перамены. Больш прыбывае грузаў для сяла, гандлюючых арганізацый. А насу-

страч грузам прамысловасці ідзе прадукцыя сельскай гаспадаркі. Чыгуначная станцыя — гэта своеасаблівы апорны пункт у барацьбе за ўздым усіх галін гаспадарчай вытворчасці.

Калектыву станцыі горача спаборнічае за ўзорнае абслугоўванне калгаснага сяла. Змена, якой кіруе Інкреда Міхайлаўна, заўсёды займае першое месца. У чэрвені дзяжукочы прымяненню безадчэпных аперацый, змена перавыканала заданне па пагрузцы, скараціла прастой вагонаў на 0,7 гадзіны.

— Ініцыятыўны работнік, — сказаў аб Хрыкінай начальнік станцыі Леанід Грыгоравіч Шкаруба.

Пасля заканчэння Аршанскаага тэхнікума Інкреду Міхайлаўну прызначылі на пасаду дзяжурнага па станцыі Аляхновічы. На студэнцкай парце была атрымана сур'ёзна тэарэтычная падрыхтоўка. Сапраўдна-ж майстэрства набывалася ўжо на практычнай работе. Цёпла сустрэлі маладога камандзіра ў калектыве. Начальнік станцыі Шкаруба дапамог ёй асвоіць новыя абавязкі. І ўжо тады, калі Інкреда Міхайлаўна асвоілася са справай і аб ёй былі дадзеныя станоўчыя водзіцы ў аддзяленне чыгункі, яна не спыняла вучобы, папаўняла веды.

Бывае так: чалавека хваляць, а сам ён нездаволены сваімі поспехамі. Так было і ў Інкреды Міхайлаўны.

Яе займала адна думка — якім шляхам можна скраціць прастой вагонаў. На вялікіх станцыях гэта дасягаецца за кошт паскарэння фарміравання састава, выкарыстання наватарскіх прыёмаў у рэгуляванні вагонапатоку. А тут, у Аляхновічах, няўжо нельга што-небудзь прыдумаць. І вось аднойчы яна вырашила: выгружаць вагоны без адчэпкі ад паяздоў.

Здаецца, што тут дзіўнае. Простая справа. Але гэта толькі здаецца. Каб выгрузіць вагон без адчэпкі, трэба спыніць поезд у tym месцы, дзе можна праводзіць выгрузку. Тут патрабуецца тэхнічны разлік.

Пасля першых удала прайшоўших вопытаў безадчэпнай выгрузкі Інкреда Міхайлаўна падзялілася сваім «сакрэтам» з іншымі дзяжурнымі па станцыі. Нікалай Максімаў і Барыс Малькевіч цяпер таксама арганізуваюць у сваё дзяжурства безадчэпныя грузавыя аперацыі. Агульны вынік такі: станцыя вышла ў лік перадавых на Мінскім аддзяленні. Штомесяц эканоміяца сотні вагона-гадзін, дзяжукочы чаму арганізавана адпраўка грузаў звыш плана.


Нядаўна сям'я Інкреды Міхайлаўны справіла на вяселле ў новым чыгуначным доме. Вахта згадзена зменшчыку, дзень адзначаны новымі вытворчымі поспехамі. Інкреда Міхайлаўна вяртаецца дамоў. Яе чакае трохгадовая дачка Ірачка. Падхопліваючы дачушку на рукі, Інкреда Міхайлаўна радуецца не толькі мацярынскаму шчасцю, але і шчасцю працоўнага савецкага чалавека, актыўнага будаўніка комунізма.

Д. ЛОСЕЎ.



Дзяжурная па станцыі Аляхновічы Інкреда Міхайлаўна Хрыкіна.

Фото В. Калядзінскага.



Мятальница дыска Ларыса Галяціна

МАЛАДОСТЬ НАШАЙ КРАІНЫ

Як маляўнічае свята сілы, юнацтва, прыгожасці наш народ штогод урачыста адзначае Усесаюзны дзень фізкультурніка. Парады і выступленні фізкультурнікаў — не толькі эффектнае відовішча — гэта ўласненне цудоўнай маладосці нашай краіны. Калі па зялёнаму дывану стадыёна стройныя, лоўкія, загарэлія праходзяць у бязаганнім страй нашы фізкультурнікі і фізкультурніцы, здаецца, гэта крохыць сама юнацтва нашай краіны, нястрымнае ў сваім імкненні ўперад, бадзёрае, моцнае, смелае, якое не баіцца ніякіх перашкод, цвёрдым поступам ідзе ў светлае комуністычнае заўтра.

У гэтым годзе Усесаюзны дзень фізкультурніка адзначаўся асабліва ярка і ўрачыста. На маскоўскім стадыёне «Дына́мо» адбыўся велічны парад фізкультурнікаў. Перад масківчамі і шматлікімі іншакраіннымі гасцямі, перад кіраўнікамі партыі і ўрада прадэманстратравалі сваё растунае спартыўнае майстэрства прадстаўнікі ўсіх шаснаццаці брацкіх саюзных рэспублік. Некалькі гадзін прадаўжалася праграма гэтага цудоўнага свята юнацтва прыгожасці і здароўя. Кожная дэлегацыя імкнулася паказаць самае харэктэрнае для сваёй рэспублікі...

...Ля поўднёвых трывун, нібы па ўзмаху чароўнай палачкі, узнякае бярозавы гай. З-за маладых бярозак імкліва выбягаюць загарэлія юнакі і, пераскокваючы рад цераз рад, рассыпаюцца па ўсяму полю, — так пачалі сваё выступленне фізкультурнікі Беларусі. Юнакі ў хуткім тэмпе выконваюць практиканні, якія сімвалізуюць розныя элементы працы. На поле ў яркіх зялёных спартыўных касцюмах выбягаюць дзяўчата. Разам выконваюцца змешаныя вольныя практиканні. На полі ўзнякаюць прыгожыя піраміды. У заключэнне юнакі і дзяўчата ўтвараюць сваімі целамі казачную жывую клумбу. Фізкультурнікі выконваюць прыгожыя паточныя рухі, і клумба калышацца, пераліваючыся рознымі фарбамі.

Доўга прадаўжаецца гэтае цудоўнае свята. Гімнастай змянялі легкаатлеты, барцоў — штангісты, задорная мелодыя «Малдаванеску» змянялася працяглымі песнямі Казахстана. Гэта было небывалае казачнае відовішча.

Шматлікія зарубежныя гості, якія прысутнічалі на стадыёне, заяўлялі, што яны ніколі не бачылі нічога падобнага. Прадстаўнік французскай спартыўнай дэлегацыі Рэнэ Русо за-

явіў: «Магчыма для совецкіх людзей гэта прагучыць і дзіўна, але мне хочацца таксама адзначыць вялікі ўздел у парадзе жанчын нароўні з мужчынамі». Тоё, што кінулася ў вочы французскому гостю і здалося яму незвычайнім, для нас не ўяўляе чагосьці дзіўнага. Совецкая людзі прызычайліся бачыць побач з спартсменам спартсменку. Фізічная культура — гэты магутны памочнік у працы і вучобе — трывала ўжыццё і быт мільёнаў совецкіх жанчын.

Сярод чэмпіёнаў і рэкардсменаў ССР і Беларусі мы бачым дзесяткі спартсменак, чые імёны запісаны ў книгу славы самага перадавога ў свеце совецкага спорту. Да іх ліку адносіцца і студэнтка Беларускага дзяржаўнага інстытута фізкультуры, член таварыства «Харчавік» Мар'я Іткіна, чэмпіён краіны ў бегу на 400 метраў. Пачэснае месца ў радзе мацнейшых займае і беларуская бягуня Ніна Кабыш — у мінімальным работніца адной з арцелей промкааперацыі г. Веткі Гомельскай вобласці, цяпер — вядомы майстар спорту, удзельніца многіх міжнародных спаборніцтваў.

Мінчане добра ведаюць і лёгкаатлетку Ларысу Галіціну — неаднаразовую чэмпіёнку БССР па мятанню дыска. У гады Айчыннай вайны Ларыса са зброяй у руках абараняла Радзіму, знаходзячыся ў дзеючай арміі, а пасля вайны паступіла ў Беларускі інстытут фізкультуры, які добра закончыла ў гэтым годзе. Здольная жыццерадасная спартсменка не толькі добрая лёгкаатлетка, але і адна з мацнейшых валейбалістак рэспублікі.

Сярод спартсменак, якія паспяхова абараняюць гонар Беларусі на ўсесаюзных спаборніцтвах, мы бачым людзей самых розных професій і ўзросту. Тут і аграном, выдатная веласіпедыстка і лыжніца Мар'я Догелева, і сельская настаўніца Ірына Духоўская, і інжынер-хімік Соф'я Ламака — вядомая велагоншыца. Нароўні з мужчынамі яны ў працы і ў спорце прымнажаюць з дня ў дзень свае поспехі ва славу вялікай соцыялістычнай Радзімы.

В. ВАЛОДЗІН.



Ніна Кабыш у забегу

Фото В. Гундорына.

9

ШВЕДСКАЯ ПІСЬМЕННІЦА МАЙ ХІРДМАН АБ ПАЕЗДЦЫ Ў СОВЕЦКІ САЮЗ

Шведская прагрэсійная пісьменніца Май Хірдман нядаўна пабывала ў Совецкім Саюзе. Наведаўшы Беларусь, яна пазнаёмілася з жыццем калгаснікаў сельгасарцелі «Рассвет» Магілёўскай вобласці. Свае ўражанні аб паездцы па СССР Май Хірдман надрукавала ў шведскіх часопісах «Нью-хетэр Фрон Соўетунінен» і «Vi Kvinnor».

Адзін з яе артыкулаў мы змяшаем у нашым часопісе.

Ч А М У?

Зусім нядаўна я сама пісала і ў «Свенска Дагбладэт» і ў «Моргантыднінген» аб паездках у Егіпет, у Італію і ў іншыя краіны. Дазвалеца расказваць аб храме Пестума, захапляцца майстэрскімі плацінамі Асуана ў Верхнім Егіпце. Можна пісаць аб праблеме народанасялення, закранаць палітычную атмасферу...

Але калі хочаш пісаць аб Совецкім Саюзе зусім гэтак-жа, як пішаць аб іншых краінах (бо Волга-Данскі канал — не меншая славутасць, чым плаціны, якія рэгулююць ваду Ніла), тады ўсе рэдактары спяшаюцца заявіць, што гэта прапаганда...

Шырокую публіку ў нас стараюцца ўпэўніць, быццам паездка ў СССР выглядае такім чынам. Ледзь хто-небудзь ступіў на совецкую зямлю, яго ўжо чакае аўтамабіль з апушчанымі занавескамі; яго вязуць у гасцініцу, дзе ён знаходзіцца пад наглядам, выслуходзячы пропаганду. Потым яго дастаўляюць у бліжэйшае месца, якое падыходзіць для пропаганды, і г. д. Усё, што бачыў чалавек сваімі вачыма, — ашуканства зроку. Нічога добра гэта не можа. Вы яўна ўведзены ў зману.

Тыя нямногія аб'ектыўныя артыкулы аб Совецкім Саюзе, якія трапляюць у прэсу, суправаджаюцца агіднымі намёкамі ў загалоўках і заўвагах. У іх шукаюць, да чаго прычапіцца. Затое пустыя, бессэнсоўныя артыкулы можна друкаваць у любой колькасці. І чым яны больш бязглаздыя і злонамысныя, тым лепш.

Чаму? Мы-ж блізкія суседзі найвялікшай краіны свету. Як недарэчна павінна здавацца ўсё гэта чалавеку, які глядзіць на нас з боку. Мы адгадаў, сябе плотам ад самай багатай краіны свету, ад краіны, якой належыць будучыня, краіны, якая напружана працуе, каб жыць стала яшчэ лепш, краіны з двухсотмільённым насельніцтвам, якое імкнецца зрабіць сваю Радзіму магутнай, не звяртаючыся да вайны.



Шведская пісьменніца Май Хірдман.

Узвядзенне платоў ніколі не прыводзіць ні да чаго добра. Трэба, нарэшце, паціснуць руку суседу і памірыцца.

У гэтай сувязі я павінна паўтарыць цудоўныя слова старшыні калгаса «Рассвет» у Беларусі. Гэты цудоўны чалавек, які страціў руку на вайне, пакрыты шрамамі і ўмудроны пакутамі, сказаў нам:

— Вялікая краіна або малая, гэта не мае ніякага значэння. Трэба паважаць яе і не адчуваць недавер'я да суседа, пасля таго як працягнуў яму руку праз плот. А яшчэ лепш, каб не было ніякага плоту. Мы павінны быць прыяцелямі. Час свету зразумець гэта.

Так гаворыць стары ветэрэн вайны.

ПЕСНЯ МІРУ ЗАГЛУШЫЦЬ ВЫЦЦЁ АТАМНАЙ БОМБЫ

... У страшныя дні, калі па гэтых дарогах імчалася другая сусветная вайна, знявetchаючы зямлю гусеніцамі танкаў і выбухамі бомб, мы ў Швецыі адчуваўлі пакутлівую трывогу. Я часта думала: што зрабілася там з людзьмі, з гарадамі, сёlamі? Вось чаму мы з радасцю прынялі запрашэнне наведаць Беларусь. Сталіца Беларусі Мінск быў гэтак-жа разбураны, як і Сталінград.

Горад быў пахаваны пад пластам руін у паўтара мільёна тон. Два гады праішло на ўборку гэтых руін... Толькі потым началі будаваць. І вось перад намі шырокія праспекты, плошчы, доўгія вуліцы асяляпляльна белых дамоў... Скрозь і ўсюды відаць пад'ёмныя краны. Нібы галовы жырафаў, насцярожана выцягнуліся яны над будаўнічымі пляцоўкамі. Адзін шведскі рабочы сказаў мне: «У галаве не ўкладваецца, як можна было столькі пабудаваць за такі кароткі час!»

Сустрэчы з людзьмі Беларусі нараджалі ў нас нахненне і ўздым. Якія яны дружалюбныя, якія шчырыя гэтыя людзі! Ніхто з іх не ўспамінае пра цяжкія гады, якія засталіся ззаду. Усе глядзяць уперад, у мірную будучыню, усе спадзяюцца на палепшанне адносін паміж народамі.

Тыповым прадстаўніком гэтага народа з'яўляецца старшыня калгаса, у якім мы пабывалі. Ён кіруе калгасам, які мае пяць тысяч гектараў зямлі. Кінуўшы ў бок палёў, ён сказаў:

— Калі мы прышлі сюды, тут не было нічога, апрача неба і выпаленай зямлі...

Сёння тут растуць лён і лубін, гудуць пчолы. Прасторная свінінка. Велізарныя птушнікі напоўнены гоманам, гагатаннем. Каровы выглядаюць вельмі добра, і бык важыць тысячу сто трыццаць кілограмаў. У калгасе жывуць дзве з паловай тысячи чалавек. Я думаю, мне не хопіць месца напісаць аб усім, што мы ўбачылі і перажылі ў гэтым калгасе.

Мы развіталіся з Мінскам на святочным банкеце, які сабраў лепшых прадстаўнікоў беларускай культуры. Пісьменнікі, мастакі, спевакі... Якія цудоўныя галасы! Яны праводзілі нас на вакзал і спявалі для нас, і мы дзякавалі ім за герайчную барацьбу ў гады вайны. Яны-ж змагаліся тады і за нас. Песні дружбы і міру ляцелі ўслед за адыходзячым поездам.

Падводзячы агульны вынік усяму ўбачанаму і перажытому, я могу сказаць, што чырвонай ніткай праз усё тут праходзіць думка аб абароне міру.

Першая песня, якую тут вучыцца співаць двухгадовае дзіця, — гэта песня аб міры. У школах і цэхах, ва ўніверсітэтах і ўстановах мы чыталі лозунгі з заклікам да міру. Афармленне адной са станцыяй Маскоўскага метрапалітэна, храма прыгожасці, прысвечана цалкам ідэі дружбы паміж народамі.

Думка аб міры, якая валодае ўсімі, настройвае людзей дружалюбна ў адносінах да іншакраінцаў.

Некалькі слоў аб жанчынах. Адна шведская газета не прамінула высмеяць мяне за тое, што я сказала: у Совецкім Саюзе німа хатніх гаспадын. І ўсё-ж у нашым сэнсе слова іх німа. Німа жанчын, якія замкнуліся ў чатырох сценах і не цікавяцца тым, што адбываецца ў грамадстве. Не ўсе працуяць на вытворчасці або ва ўстанове, хоць большасць, як у нас, павінна зарабляць на жыцці. Але і тыя, хто па той ці іншай прычыне застаецца дома, ўсё-ж удзельнічаюць у грамадской работе. У адной добры голас, яна займаецца па вечарах у гуртку спеваў. Другія любяць танцаваць, маляваць або шыць... Яны не хочуць сядзець дома ў адзіноце. Яны могуць прымаць гасцей у сябе дома, але большай часткай сустракаюцца ў парку культуры або іншым грамадскім месцы.

Я не могу ўмоўчаць аб выхаванні дзяцей у Совецкім Саюзе. Уся наша дэлегацыя можа пацвердзіць, што пасля сур'ёзнага вывучэння мы ўстанавілі, што ў СССР не існуе праблемы цяжкавыхоўваемых дзяцей.

А для нас гэта мае вельмі вялікае значэнне.

Не могу не расказаць аб дзіцячых чыгунках. Гэта — сапраўды геніяльная ідэя. На жаль, я забыла, колькі такіх чыгунак ёсць у Москве і ў Совецкім Саюзе *). Адну з іх мы бачылі ў Сталінградзе. Мы

прыехалі туды ў нядзелью, і дзіцячая чыгунка працавала (у час навучальнага года яна ў рабочыя дні быве закрыта).

Усім тут кіруюць дзеци. Даўжыня Малой Сталінградскай чыгункі — два з палавінай кілометра. Парвознаму машыністу было дзесяць гадоў, дзяжурнай па станцыі — чатыраццаць. Маленькія хлопчыкі і дзяўчынкі прадавалі білеты. Поезд, перапоўнены юнымі пасажырамі, адышоў дакладна па раскладу. На гэта варта было паглядзець. Усё ішло як трэба.

Ідэя стварэння дзіцячай чыгункі прышла ў галаву дарослым, таму што яны заўважылі вялікую цікаўасць дзяцей да паравозаў і вагонаў. (Такая цікаўасць ёсць і ў шведскіх хлопчыкаў.) Пабудавалі станцыю і вузнакалейную дарогу. Усю работу, якую маглі, выконвалі дзеци. Затым крок за крокам яны вывучалі кіраванне электрапрыборамі, сігналізацыю і ўсё іншае. А гэта не мала! Зусім зразумела, што хлопчык або дзяўчынка на ўсё жыццё запамятаюць той дзень, калі яны павялі ў першы раз перапоўнены і ўпрыгожаны сцягамі поезд.

Я горача рэкамендую гэтую ідэю мясцовым уладам Швецыі. Няхай дзеци пабудуюць сваю чыгунку, скажам, у Хумлегордэне або ў іншым парку. Зямлі ў нас на гэта хопіць.

Я ніколі не забуду дзяцей на Сталінградскай дзіцячай чыгунцы. Нас запрасілі пракатацца, і ўся дэлегацыя атрымала ад падарожжа велізарнае задавальненне. Юная дзяжурная па станцыі звярнулася да нас з прамовай. Яна растлумачыла ідэю дзіцячай чыгункі і закончыла прывітаннем шведскім дзецим, заклікам да ўмацавання дружбы паміж народамі ўсяго свету.

З дзецьмі было некалькі матаў, але, як правіла, нават малыя трymалі сябе зусім самастойна. Я бачыла, напрыклад, группу з пяці дзяцей ва ўзросце каля чатырох год, за якімі назірала шасцігадовая «мама». Я бачыла хлопчыка ў групе з пяці дзяўчынкам. Ён дзымуўся, злаваўся і не хацеў быць у іх таварыстве. Маленькая, сямігадовая «мама» так мякка і пераканаўчай гаварыла з ім, што ён не ўстаяў і сеў з дзяўчынкамі ў поезд.

Нельга не адчуваць глыбокай удзячнасці за магчымасць наведаць краіну, якая так адрозніваецца ад нашай па свайму вобразу, па сваіх імкненнях. Колькі новага ў такай паездцы! Нібы вызываешся ад грузу навязчыных ідэй, якія мучаюць свет ужо шмат тысячагоддзя. Грошы перастаюць быць мярылам. Бачыш нешта, што мацней за гроши: маладосць, поўную сіл і энтузізму, якая кіруеца чыстым ідеалам. Такой маладзі не сустрэнеш больш нідзе ў свеце. Дзяцей выхоўваюць у духу міру. Дзеци і моладзь співаюць аб міры. Яны вераць у мір, яны хочуць міру.

I, вярнуўшыся ў Еўропу, ад гэтай звязочай юнацкай веры, нібы апускаешся ў халодную магілу. Гучнагаварыцелі выкрываюць ўсё туго-ж прапаганду нянявіці, ад якой цябе нудзіць ужо столькі год. Пытаеш у сябе: няўжо ва ўсім свеце пануе толькі злая воля? Ці ёсць простая добрая воля і здаровы сэнс там, на Захадзе, дзе творы вялікага пісьменніка Максіма Горкага спальвалі на вогнішчы? Ці ёсць добрая воля і здаровы сэнс там, у Азіі і Еўропе, дзе захопліваюць усе аэрадромы, якія могуць захапіць, і загружаюць іх смертаноснымі машынамі?

Той, хто бачыў Сталінград і Мінск, павінен задаць пытанне: колькі мільёнаў тон руін будзе вынікам дзеяння снарадаў смертаносных машын? Няўжо грошы павінны панаваць на планете? Не, пераможка палымянае імкненне да міру! Яно становіцца з кожным годам усё мацнейшым. Песня міру заглушыць выццё атамнай бомбы!

Ці ёсць сярод чэсных людзей, якія жывуць цяпер, хоць адзін, хто не жадаў-бы гэтага?


*) У нашай краіне 27 дзіцячых чыгунак. (Рэд.).

У к а л г а с



Калгасам «Рассвет», у якім пабывала шведская делегацыя, кіруе Герой Советскага Саюза К. П. Арлоўскі. Многа перажыў у жыцці гэты суроўы з выгляду чалавек. Але пры позірку на дзяцей, твар яго цяпле. Яшчэ-бы! Дзеля іх-ж спакою і ўчастця ваявалі совецкія людзі, для іх будучага працуе наш народ.

— Садзіцеся, садзіцеся, да мосціка давязу, — гаворыць дзетвары старшыня, едуchy ў горад па справах.



Сям'я Канстанціна Фёдаравіча Дамарода. Канстанцін Фёдаравіч ахоўвае лясныя багаці арцелі. Яго жонка Мар'я Грыгораўна, працуе ў паляводчай брыгадзе. Дачка Галя на калгасным цагельным заводзе асвоіла прафесію фармашыцы. Сын Коля вучыцца.

У дастатку жыве гэтая сям'я. За мінулы год яна атрымала на працадні 12 тысяч рублёў грашыма, больш 40 пудоў пшаніцы, 100 пудоў бульбы, шмат гародніны і іншых прадуктаў, а таксама кармоў для жывёлы. У Дамародаў вялікая асабістая гаспадарка: карова, цялё, парасяты, куры. Заўсёды свежая гародніна са свайго гарода. У садзе яблыні, ігруши, слівы, вішні... Але даражэй за ўсё — невялікая бярозка, яная расце наля самай хаты.

— Сынок яе пасадзіў... — Канстанцін Фёдаравіч з хвіліну памаўчаў. — Бярозка вось расце, а сын памёр... Фашысты ўсю нашу вёску абрабавалі. У зямлянцы рос хлопчык, без святла, у сырасці. РОС ён слабым, нервовым, а потым захварэў менінгітам і выратаваць яго ўжо не змаглі.

Няма такой сям'ї ў калгасе «Рассвет», якой вайна не прынесла-б пакут. І як ні стараіся абыходзіць сардэчныя раны, не-не ды і напаткаеш такую бярозку...

Калі ў рэдакцыи часопіса «Советская женщина» былі атрыманы надрукаваныя ў часопісах «Нюхетэр Фрон Соўетуніунен» і «Bi Kvinnor» артыкулы Май Хірдман аб яе паездцы ў СССР, нам захацелася прачытаць гэтых артыкулы жыхарам калгаса «Рассвет», абы якіх так цёпла ўспамінае шведская пісьменніца. Аказалася, што паміж членамі сельскагаспадарчай арцелі «Рассвет» і Май Хірдман існуе перапіска.

— Аб чым вы пісалі шведскай пісьменніцы? —
спытаў наш карэспандэнт Дзмітрый Сураў у даяркі
Евы Шчэрбіц.

— Мы яшчэ раз выказалі надзею, што сустрэча з шведскай дэлегацыяй паслужыць справе ўмацавання дружбы паміж народамі Швецыі і Савецкага Саюза, — сказала Ева Шчэрбіч. — Мы напісалі Май Хірдман, што нам патрэбна дружба народаў, патрэбен мір, што ваяваць нам няма калі і няма чаго. За багаццем нам далёка хадзіць не трэба. Яно ў нашай зямлі, у нашай працы...

Добрая слова! Няма калі і няма чаго ваяваць
совецкаму народу!

Колькі працы трэба было пакласці, каб узняць з руін сталіцу Беларусі — Мінск!.. Пасля вайны насы гарады і сёлы сталі яшчэ больш прыгожымі.


Так, за багацем нам далёка хадзіць не трэба...
У гэтым можа пераканаца ўсякі, хто аб'ектыўна
ацэніць убачанае і праўдзіва раскажа аб ім, як рас-
казала сваім суграмадзянам Май Хірдман аб калга-
се «Рассвет», які гасцінна расчыніў свае дзвёры пе-
рад шведскімі гасцямі.

«Я думаю, мне не хопіць месца напісаць аб усім, што мы ўбачылі і перажылі ў гэтым калгасе», — піша ў сваім артыкуле Май Хірдман.

Нам таксама не хапіла-б месца паказаць усё ба-
гацце гэтага калгаса. Толькі за адзін мінулы год
калгас «Рассвет» атрымаў 10 мільёнаў рублёў пры-
бытку. Нам не хапіла-б старонак часопіса для таго,
каб паказаць неаглядныя нівы, квітнеючыя сады і
гароды калгаса, яго жывёлагадоўчыя і птушкага-
доўчыя фермы, пасекі, новыя дамы калгаснікаў, но-
вывія школы, гаражы, Дом культуры...

Але і тыя нямногія здымкі, якія зрабілі ў сельска-
гаспадарчай арцелі «Рассвет» нашы фотакарэспан-
дэнты С. Дзінаў і І. Петкоў, ярка сведчаць аб тым,
што совецкім людзям за багаццем далёка хадзіць не
трэба і ваяваць ім німа калі.


(Часопіс «Советская женщина»)



Малочна-сепаратарны пункт. Штодзённа тут перапрацоўваецца на зліўкі звыш 3.000 літраў ма-
лака. Ля сепаратараў — калгасніца Надзея Пры-
ходзька (злева) і загадчыца пункта Праскоўя
Гуцянёва.

Вялікія працель ад пту каферме ёсцы куранят. Птуша любоўна з падарнай.

„Рассвет“




Няма калі ваяваць совецкім людзям... Хіба не аб тым гаворыць і гэты здымак?

Калі брыгадзір паляводчай брыгады Якаў Захаравіч Бяляўскі вярнуўся з фронта, дом яго быў напалову разбураны. Жонка і дзеце туліліся ў зямлянцы. Калгас дапамог Бяляўскім аднавіць дом. Цяпер Якаў Захаравіч вырашыў зрабіць капитальную прыбудову: не сёня-заўтра дачка выйдзе замуж. Сам гаспадар, закасаўшы рукавы палінляй салдацкай гімнасцёркі, дапамагае цеслярам.


— Не для таго мы будзем, каб усё гэта было зноў разграблены і разбураны, — пераканаўча гаворыць Якаў Захаравіч. — Вельмі не хочацца, каб ворагі міру прымусілі нас надзець новую салдацкую гімнасцёрку.



1 туткі атрымлівае гадоўлі. На пуш 25 курэй і 2.000 а Варвара Кісялеваца сваёй гас-



Амаль паўтара мільёна рублёў прыбытку атрымала арцель у мінулым годзе ад свінагадоўлі. Сёлета — разлічвае атрыманыя яшчэ больш — два мільёны. Расце пагалоўе, цесна становіцца на ферме, і вырашана пабудаваць яшчэ адзін свінarnік на 300 галоў.



Кіраўская МТС задоўга да ўборкі ўраджаю прыслала ў калгас чатыры самаходныя камбайны «С-4». У калгасе працуе пяць сяялак, сем лёнацерабілак. Зусім нядыўна МТС прыслала ў калгас яшчэ адзін — пяты па ліку — трактар «Беларусь».



1 мільён 600 тысяч рублёў прыбытку дала ў мінулым годзе ферма буйнай рагатай жывёлы. У калгасным статку — каровы высокаўдойнай кастрамскай пароды. Па 4.199 літраў ад кожнай з васымі кароў надаіла ў мінулым годзе Надзея Бяляўская (злева), а Ева Шчарбіч — па 5.888 літраў ад кожнай з сямі замацаваных за ёю кароў.



Зара НІКАЛІНІ

Малюнкі Ю. Пучынскага

Блакітны жакет

Апавяданне

Шмат месяцаў Сунціна марыла аб новым жакете, ён на-
ват сніўся ёй па начах.

Жакет абавязкова павінен быць блакітным. Гэты колер
так падыйдзе да маіх светлых валасоў! — гаварыла яна мужу.

Мікеle пакорна слухаў, якія павінны быць кішэні ў буду-
чага жакета, якія каўнер і якія гузікі. «Замест таго, каб па-
чаце клапаціцца аб блакітных распащенках для нашага буду-
чага сына, — сумаваў ён, — Сунціна думае толькі аб сваім
жакете...»

Міжволні ўспаміналіся Мікеле перасцярогі суседзяў, калі
ён збіраўся жаніцца.

— Як, ты яе выбраў у жонкі? — дзівіліся ўсе ў адзін
голос.

— Падумай добра, вы-ж такія розныя... Да таго-ж яна
такая маладая, такая ганарлівая, такая лёгкадумная!..

Цэлымі начамі ляжаў ён тады без сну, думаючы аб гэтых
размовах, і ўвесль час перад вачыма ў яго была Сунціна, ма-
ладзенка, звонкагалосая. «Пераменіцца, са мной абавязко-
ва пераменіцца!» — сучышаў ён сябе.

Але Сунціна і пасля замуства засталася ранейшай. Калі
яны гулялі па гораду, яна падоўгу не магла адварацца ад ві-
трын, увесль час ускрыкваючы:

— Ой, якая прыгожасць! Як прыгожа! Ты купіш мне гэта?
Купіш, так?

Ён моўкі стаяў побач з цяжкім пачуццём на душы.
«Як яна можа забываць, — здзіўляўся ён, — аб чарговых
узносах за ложак і стол, купленых у растэрміноўку?»

Сунціна магла гадзінамі сядзець над пошлымі часопісамі.
Не раз Мікеле спрабаваў растлумачыць ёй, што чытаць іх —
усёроўна, што ўліваць у сябе па кроплі атрутут. Але на ўсе
ўнушэнні мужа яна звычайна адказвала звонкім смехам і, ад-
кінуўшы з ілба пасму светлых валасоў, кідалася яму на шыю.

Аднойчы Мікеле прышоў дамоў з каляскай:

— Яна, праўда, старая, але затое мне яе танна аддалі.
Убачыш, я прывяду яе ў парадак: будзе, як новенькая.

Сунціна нічога не адказала, толькі паглядзела на мужа
доўгім, сумным поглядам.

— Без каляскі-ж нельга. Не будзеш-жа ты заўсёды насіць
дзіця на руках, — працягваў Мікеле.

Маўчанне Сунціны падзейнічала на яго прыгнятальна. За-
смучала яго і тое, што ў доме даўно не чуваць было яе сме-
ху... Няўжо ўсё з-за гэтага жакета? Ён збянтэжана паглядзеў
на жонку і падбадзёрана сказаў:

— Да таго часу, калі ты пачнеш вывозіць малое, мы змо-
жам купіць і жакет...

Але і на гэты раз Сунціна не сказала ні слова.

Яна наогул перастала з некаторага часу гаварыць аб жа-
кете. Толькі аднойчы, праглядаючы модны часопіс, вымавіла
нібы сама сабе:

— Як ён мне падабаецца... — і ўздыхнула.

Мікеле, якога слова жонкі абудзілі ад задумёнасці, ціха
сказаў:

— Мы пачалі забастоўку на фабрыцы...

Сунціна закрыла часопіс.

— Што гэта вы ўздумалі? — рэзка сказала яна. — Не знай-
шлі другога часу?

Мікеле ўзгарэўся і сурова паглядзеў на жонку, але, уба-
чышы, як змяніўся яе змучаны твар, хутка авалодаў сабой.

— Паслухай, Сунці, — ласкава пачаў ён, — хіба нам хапае
таго, што я прыношу дамоў? Нават-жа няшчаснага жакета я
не ўстане купіць табе! А колькі зараз ходзіць па вуліцах лю-
дзей, якія не толькі жакета, але і хлеба не маюць за што ку-
піць! Падумай аб усіх маладых хлопцах, якія не могуць атры-
мачы прафесію, у якіх няма будучыні...

Доўга і цярпіла расказваў Мікеле маладой жанчыне аб
барацьбе сваіх таварышаў, аб сваім жыцці, поўным нястач,
голаду і паставаннай стомленасці... Ён успомніў гады вайны, га-
ды няспынных нягод, перажытых ім і мільнамі такіх, як ён.
Сунціна прыціхла, слухаючы.

... На фабрыцы барацьба была ў поўным разгары. Заба-
стоўшчыкі размеркавалі паміж сабой дзяжурствы ў цэхах,
праводзілі сходы, устанаўлівалі сувязь з профсаюзамі. Мікеле
прымаў дзейны ўдзел ва ўсіх гэтых справах. А Сунціна між
тым рабілася ўсё больш замкнёная.

— Нешта яна мне не падабаецца, — сказаў неяк урач Мі-
келе.

— Трэба будзе яе добра даследаваць. Ці не нефрыт...

Хвароба Сунціны яшчэ больш прыгнятала Мікеle. Цэлымі днямі бегаў ён, няголены і галодны, па стачачных спрахах. Ён разумеў, што яго шчасце залежыць ад зыходу барацьбы.

— Убачыш, Сунці, мы хутка даб'емся перамогі, — часта паўтараў ён.

Але сярод бастуючых аказаўся здраднік, і аднойчы на фабрыку ўварвалася паліцыя. Яна заняла ўсе цэхі і пачала разганяць рабочых, якія дзяжкурылі ля станкоў. Здавалася, зноў вярнуўся час, калі італьянскім народам папіхалі іншаземныя захопнікі. Як толькі вестка аб бясчынствах паліцыі разнеслася па гораду, людзі, адклайшы ўсе свае справы, кінуліся да варот фабрыкі.

Быў ранні вечар, сонца толькі зайшло, і халодны, пранізаючы вецер пачаў раз'юшана гаспадарыць на шырокай дараже. Хутка людзі, як рака ў час паводкі, запоўнілі пустынную дарогу.

Перад фабрыкай, акружанай цесным кальцом узброеных жандараў, народ спыніўся. З натоўпу чуліся высокія галасы жанчын. «Эсэсаўцы!» — кричалі яны жандарам.

Нягледзячы на позні час, народ не разыходзіўся. Праходзілі гадзіны, але ніхто не кранаўся з месца. З натоўпу ўвесь час чуваць былі грозныя выкрыкі: «Штрэйкбрэхеры!», «Здраднікі!»

А вецер з мора ўсё мацнелі, як-бы спрабуючы паразмітаць людзей, раз'еднаць іх.

Забастоўшчыкі ўсю ноч былі на нагах, дапамагаючы стачачным камітэтам на іншых прадпрыемствах горада. Толькі на світанні, калі ўсюды былі расстаўлены пікеты, Мікеle трапіў дамоў. У гэтый час пачулася сірэна, якая заклікала першую змену на работу. Мікеle ўсміхнуўся: дарэмна стараецца; усёроўна ніхто не пройдзе!

— Сунці, — прашаптаў Мікеle, нахіляючыся над пажаўцелым тварам жонкі, — табе дрэнна?

Маладая жанчына паківала галавой і ціха спытала:

— Ты зусім, зусім не спаў?

З вуліцы данёсся шум паліцэйскіх матацыклав.

— Чуеш? — сказаў Мікеle. — Зусім як у час вайны...

Сунціна толькі ўздыхнула і стомленым рухам адкінула з ілба мокрую пасму валасоў. Ёй было вельмі дрэнна ў гэтую ноч. Памаўчайшы, ледзь чутным шэптам яна сказала:

— Цяпер вас ўсіх звольняць...

— О, нас вельмі многа, ты не турбуйся, дзяйчынка! — адказаў Мікеle. Яму вельмі хадзелася пагаварыць з Сунцінай аб усім, што перажывалі народ, але трэба было ісці, і ён толькі ціха паўтарыў:

— Ты не турбуйся, — і, апушчайшы галаву, выйшаў...

Дзень за днём, начаўшы з днём, начаўшы з ноччу стаялі вакол фабрыкі сотні узброеных жандараў, а на маставой перад імі — рабочыя пікеты. А яшча далей, на дарозе, — натоўпы людзей, гатовых у любую хвіліну прыйсці на дапамогу рабочым.

Калі ў час поўгадзіннага абедзеннага перапынку ішлі дамоўтыя нямногія, якіх гаспадарам удалося ўгаварыць працаўцаў, натоўп хваляваўся.

— Штрэйкбрэхеры! Здраднікі! — неслася ім услед.

Простыя людзі з натоўпу, які стаяў ля дарогі, прыносілі пікетчикам дровы для кастроў, дзяліліся з імі сваёй беднай ежай.

Неяк у вольную хвіліну Мікеle забег дамоў праведаць Сунціну. Яна ўстала з пасцелі, але яшчэ ледзь трымалася на нагах.

— Сунці... толькі і мог вымавіць Мікеle, гледзячы на жонку доўгім любячым позіркам. І ў Сунціну сэрца сціскалася ад жаласці да мужа: ён быў такі змучаны, брудны. Усё перажытае за гэтую некалькі трывожных дзён непазнавальна змяніла яго.

— Міке... — зляцела з яе вуснаў.

Яны раптам абодва адчулі, што ўвесь іх смутак, трывогі і засмучэнні патанулі ў велізарным пачуцці кахання, разумення, спачування...

Дні ішлі за днямі, а напружанае жыццё па-ранейшаму працягвалася. Гарадок кішэў паліцэйскім машынамі і матацыкламі. Яны з такой шалёнай хуткасцю імчаліся ва ўсіх напрамках, што было страшна пераходзіць вуліцу. Фабрыкі былі закрыты, на мітынгах і сходах рабочыя дружна аблікаркоўвалі свае патрабаванні да гаспадароў. У сэрцах людзей накаплівалася абурэнне, раслі мужнасць і вера ў свае сілы.

Аднойчы група перадавых рабочых, якую ўзначальваў Мікеle, прарвалася праз жалезні ланцугі жандараў, што акружалі фабрыку. Адзіная зброя, якую рабочыя захапілі з сабой, было гарачае слова, з якім яны прышлі да штрэйкбрэхераў. Але не паспелі яны сабраць іх, як на фабрыку ўварваліся ўзброеные жандары, і прышоўшых арыштавалі.

«...Прадай веласіпед», — пісаў Мікеle з турмы Сунціне. Ён прыходзіў у раз'юшанасць, калі ўяўляў сабе, як жыве жонка, зусім адна, без яго дапамогі, клопатаў, без цёплага, спачувальнага слова. «І не трывожся, Сунці. Нават калі-б мне адсеклі рукі, кавалак хлеба я заўсёды здолею зарабіць для нас...»

Мікеle ведаў, што яму і ўсім іншым будзе цяжка знайсці работу, як «злачынцам».

Трывога за Сунціну, за іх будучыню не давала спакою Мікеле, таму дні ў турме здаваліся бясконцымі.

Аднойчы ў турму прышлі наведаць яго таварыши з фабрыкі.

— Радуйся! — закрычалі яны, уваходзячы. — У цябе нарадзіўся сын!

Як скро́зь сон, чуў ён расказ прыяцеляў аб Сунціне.


— Твая жонка спусцілася ў краму купіць нешта і сутыкнулася з Веліяй, жонкай штрэйкбрэхера. Тая пачала апраудывацца перад Сунцінай. «Мой муж, — гаварыла яна, — павінен быў клапаціцца пра мяне і пра дзіця, ён не мог нас пакінуць без хлеба». Сунціна як раз зліла:

— «І нашы мужы змагаюцца за тое, каб хлеб быў ва ўсіх, ва ўсіх! І калі ты не баішся стаяць тут, я растлумачу табе, што азначае быць штрэйкбрэхерам, я раскажу табе аб нашых мужах, якія пакутуюць у турме, я растлумачу табе, з-за каго яны там пакутуюць...»


— Сунціна... Так гаварыла Сунціна... — прашаптаў Мікеле. У яго закружылася галава. Ён не ведаў, ці таму, што ён даведаўся аб нараджэнні сына, ці таму, што ён пачуў аб жонцы.

«Сунціна, мая Сунці так гаварыла...» — паўтараў ён бясконца. Пачутае абліягчала яму цяпер праўданне ў турме.

...Дзіця пачынала ўжо асэнсавана глядзець на свет, калі Мікеле нарэшце вярнуўся дамоў. Ён убачыў малога з пальцам у роце і здзіўленымі чорнымі вачанятамі, убачыў Сунціну, якая зноў стала маладой і прыгожай, і ў першы момант ад шчасця не мог вымавіць і слова. У яго нібы камяк у горле засеў.



Я прывяду яе ў парадак: будзе як новенькая.



Аднойчи ў турму прышлі наведаць яго таварыши.

— Сунці... — нарэшце прамовіў ён, — я пайду зямлю ка-
паць... каменні драбіць... усё, што прыдзеца, але вы не бу-
дзеце галадаць...

І Сунціна, як некалі раней, кінулася яму на шую.

... На дварэ была вясна. Сунціна, рыхтуючыся гуляць з ма-
лым, пачала апранаць свой старэнкі вязаны жакет.

— Сунці, — пачаў Мікеle, — а блакітны
жакет мы...

Яна перабіла яго:

— Ён мне зусім не ў галаве! — і як ні ў
чым не бывала, прадаўжала прыводзіць у
парадак свае валасы, якія сталі зноў куч-
равымі і бліскучымі.

Мікеle нічога не сказаў, але ў гэтую
ноч ён доўга не мог заснуць. «Значыць,
Сунціна перамянілася? — не перастаў ён
пытаць сябе. — Няўко гэта праўда, і яна
сапраўды стала другой?».

Пасля доўгіх безнадзейных спроб пасту-
піць на фабрыку Мікеle наняўся нарэшце
да памешчыка батраком. Неяк аднойчы
калі Сунціна прынесла яму ў поле абед,
яны селі ля дарогі адпачыць. Нечакана з-за
павароту з'явілася Велія, апранутая ў новы
блакітны жакет. У Мікеле было такое па-
чуццё, нібы хтосьці ўдарыў яго. Ён неспа-
койна зірнуў на Сунціну. На здзіўленне
мужа, яна спакойна адвяла свой позірк ад
Веліі.

— Лепш хадзіць у латах, чым насіць
крадзеняя рэчы, — сказала Сунціна.

Мікеле захацелася моцна абняць жонку, так, каб яна за-
крычала ад болю. Але ён толькі з сілай апусціў свой заступ
у цвёрдую зямлю, і цяжкія камякі з лёгкасцю выляталі з-пад
яго рук.

Пераклад з італьянскай мовы.

Любімая творчасць

Сярод рознастайных відаў народнай творчасці, такіх, як
живапіс, разьба і выпальванне па дрэву, інкрустацыя, вышы-
ванне, ткацтва, вялікую цікавасць мае роспіс па шоўку.

Эты від дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ў беларускай
народнай творчасці яшчэ вельмі мала пашыраны, нягледзячы
на то, што вядомы ён даўно. Значную цікавасць у гэтай галі-
не ўяўляюць работы хатній гаспадыні горада Мінска Еліза-
веты Георгіеўны Сурынавай. Умела выкарыстоўваючы багаты
раслінны і жывёльны свет, матывы прыроды, арнаментальная
ўзоры, майстар выконвае захапляючыя кампазіцыі, прызнача-
ныя для самых рознастайных жыццёвых патрэб. Тут і пакры-
валы для ложка, абрусы, хустачкі для настольных ляmp,
парт'еры, настенная кампазіцыя, якія з поспехам замяняюць
сабою самыя дарагі дываны, пакрывалы для падушак, жа-
ночныя халаты і складаныя па малюнку пано, прызначаныя для
хатнія ўжытку і грамадскіх будынкаў.


Дзе-б ні знаходзіліся гэтыя работы, яны радуюць і захапля-
юць, выклікаюць урачысты настрой.

Роспіс па шоўку — менш працяёмкая праца, чым вышыван-
не альбо ткацтва, аднак авалодаць ім не зусім праста.

Елізавета Георгіеўна гаворыць, што не адразу бездакорна
навучылася працеваць па шоўку. Пачынала з невялікіх кава-
лачкаў шоўку. Спачатку брала прымітыўныя ўзоры, а потым
усё больш і больш складаныя.

Кампазіцыйнага размяшчэння ўзнікшай задумы майстар
шукава ў эскізе — яшчэ чарнавой працы. Канчаткова апрабава-
ны эскіз пераносіцца на ліст шчыльнай паперы такой велі-
чині, якую будзе мець будучая карціна.

З паперы малюнак пераносіцца на шоўк, нацягнуты на пад-
рамнік. Калі малюнак слаба прасвечаеца праз шоўк, з адвар-
отнага боку ставіцца святло і ўсё, што ёсьць на малюнку, да-
кладна пераносіцца анлінавымі фарбамі на шоўк. Спачатку
вызначаеца контур малюнка спецыяльнай вадкасцю, прыгато-
ванай з парафіну, гумавага клею і бензіну, з дабаўленнем
маслянай фарбы патрэбнага колеру. Пасля гэтага пустыя мес-
цы паміж контурамі заліваюцца пэндзalem альбо тампонам
ваты. Як вядома, анлінавыя фарбы мала трывалыя на сонцы,
ліняюць ад уздзеяння на іх ультрафіялетавых праменяў.
Таму перад ужываннем фарбы ў яе дабаўляеца воцат або
соль. Калі работа закончана, шоўк з роспісам для замаца-



Накідка для абажкура.

Работа Е. Г. Сурынавай.

вання фарбаў прамываеца ў бензіне і прагладжваеца гары-
чым прасам.

Роспіс па шоўку можа захапіць кожную гаспадыню, кож-
нага аматара мастацтва, якіх цікавіць прыгожы выгляд сваёй
кватэры, сваёго рабочага месца. Роспіс па шоўку можа знай-
сі шырокое прымяненне ў гуртках мастацкай выяўленчай са-
мадзейнасці.

П. ГЕРАСІМОВІЧ.

МАЦІ ВЯЛІКАЙ СЯМ'І

(Агляд пісем, якія паствуілі ў рэдакцыю)

Ля ўваходу ў мінскі кінотэатр «Перамога» група падлеткаў, чакаючы пачатку сеанса, аб чымсьці ажыўлена спрачалася. Адзін з хлапчукоў, як відаць для «большай пераканаўчасці», перасыпаў сваю мову нецэнзурнымі словамі. Да дзяцей падышла немаладая, скромна апранутая жанчына і зрабіла ім заўвагу.

— А вам што? — агрызнуўся адзін з іх. — Вас не чапаюць...

Незнаёмка толькі сабралася адказаць хлопчуку, як пачаўся пересцерагаючы голас: «Жэнька, змоўкні!»

І, саромячыся за свайго таварыша, другі хлопчык папрасіў працачніні.

Калі жанчына, пагаварыўшы з дзецьмі, адышла, той-же хлопчык накінуўся на таварыша:

«Кamu ты грубіяніш? Гэта-ж Юркава мама. Яны жывуць па нашай вуліцы, яе ўсе паважаюць».

«Юркава мама» была маці вялікай сям'і. Яна не магла абыякава аднесціся да паводзін школьнікаў на вуліцы.

Як выгадаваць сваіх дзяцей чэснымі і добрасумленнымі людзьмі, а не сябелюбцамі і эгаістамі, як прывіць ім лепшыя рысы совецкага чалавека? Гэтыя і іншыя пытанні глыбока хвалуюць кожную маці.

У сваіх пісьмах у рэдакцыю маці просяць часцей даваць парады па выхаванню дзяцей. Разам з тым яны самі расказваюць, як прывіваць дзецям любоў да працы, павагу да старэйшых, стараннасць да вучобы.

Маці-герайнія Мар'я Пракоф'еўна Капуза — калгасніца арцелі «Чырвоны партызан». Дзівінскага раёна — выхавала шэсць дочак і чатырох сыноў. У пісьме ў рэдакцыю яна дзеліцца вопытам выхавання сваіх дзяцей. «Любоў да працы, — піша яна, — мне ўдалося прывіць дзецям тым, што я з ранняга дзяцінства пастаянна ім давала выконваць у гаспадарцы якое-небудзь заданне. Аднаму даручала прынесці вады, другому — дровы ў печ, трэцяму — памыць пасуду.

Працеваць у дому прывучаліся ўсе, адзін гледзячы на другога. Ніколі я не дазваляю кінуць справу незакончанай. Узяўся за што-небудзь — давядзі да канца. Я часта расказваю дзецям аб працы, аб тым, што добра жыве толькі той, хто добра працуе.

Павагу да працы выховае ў маціх дзецях і школа. Настаўнікі расказваюць ім аб вялікай працы перадавых людзей краіны: вучоных, рабочых, калгаснікаў. Яны расказваюць таксама, якой працавітасцю

вызначаліся нашы дарагія працадыры Ленін і Сталін».

Прывучаючы дзяцей з маленства да працы, Мар'я Пракоф'еўна не нарадуеца, што яе сыны і дочки паказваюць працоўны прыклад у калгасе. «Сын Пётр штодзённа выпрацоўвае па два працадні, — згонарам расказвае яна. — Толькі за люты, сакавік, красавік ён выпрацаваў 180 працадні».

Аб тым, якое вялікае значэнне мае для дзяцей набыццё працоўных навыкаў, піша і многадзетная маці Агаф'я Рыгораўна Занько з вёскі Люсіна Ганцавіцкага раёна.

«Я сваіх дзяцей ніколі не пешчу. Я не патрабую ад іх непасільней працы, — піша яна, — але ніколі не раблю тое, што яны самі могуць зрабіць. Дапамагаю ім толькі парадай. Сачу я і за тым, каб дзеці не ператамляліся. Даю ім магчымасць адпачыць і пагуляць».

Вялікую дапамогу ў выхаванні дзяцей аказвае Совецкая дзяржава. У вёсцы Гоцк Лунінецкага раёна жыве маці-герайні Хрысціны Іванаўны Ермаковіч. Да 1939 года ў яе было пяцёра дзяцей. Жылі ў бесправствай галечы і вечных клопатах аб кавалку хлеба. Хрысціна Іванаўна разам з мужам батрачылі, і дзяцей чакаў той-же лёс.

«У вёсцы ў нас не было ні школы, ні бальніцы, — расказвае Хрысціна Іванаўна. — А цяпер зусім іншым стала наша сяло. Дзякуючы дапамозе совецкай улады, мы пабудавалі добрую хату, маем жывёлу, птушку. З 1949 года жывем у калгасе. Вырошчаем высокія ўраджаі, моцна развіта ў нас жывёлагадоўля. У вёсцы ў нас сямігодка, медыцynскі пункт, радыё,

хата-читальня. Сям'я наша праца-вітая. За мінулы год выпрацавалі 1050 працадні. Жывем добра. Малодшыя дзецы вучачца».

На вялікую светлу дарогу вывела совецкая краіна і многадзетную сям'ю калгасніцы Дар'і Ягораўны Хадаковай з вёскі Цяляткава Мсціслаўскага раёна.

Старэйшы сын Дар'і Ягораўны стаў бухгалтарам, дочки Вольга і Лідзія закончылі Мсціслаўскую педвучылішча і працујуць настаўніцамі, дачка Клава вучыцца ў Мінску на трэцім курсе тэхнагічнага тэхнікума Белпромсовета.

У гэтай дружнай сям'і асабліва развіта пачуццё ўзаемадапамогі. Старэйшыя дапамагаюць у выхаванні малодшых. Яны пастаянна сочачы за паспяховасцю дзяцей у школе, кіруюць іх чытаннем.

Правільнае выхаванне ў сям'і сказалася і ў самастойным жыцці. У мінулым годзе сын Дар'і Ягораўны — Міхаіл, быў прызваны на службу ў ваенна-марскі флот. Праз некалькі месяцаў з вайсковай часці прышло пісмо. «Ваш сын Хадакоў Міхаіл Фёдаравіч, — пісаў лейтэнант Барадаўкін, — зарэкамендаваў сябе як працавіты, сумленны, валявы і скромны совецкі воін-матрос. У картачцы заахвочвання ў яму запісаны падзяка за выдатную службу. Такім мы хочам бачыць усіх матросаў».

Ці можа быць лепшая падзяка для бацькоў?

Глыбока паважаюць і горача любяць у нашай краіне многадзетных маці. Любяць за іх клапатлівую працу па выхаванню дзяцей, за іх высокародныя сэрцы.

Маці-герайнія Еўдакія Лаўрэнайна Нікіценка выхавала 14 дзяцей. На здымку: пuczwy abходчык Гомельскай дыстанцыі пуці Н. М. Нікіценка, яго жонка Еўдакія Лаўрэнайна і дачка Каця пішуць пісмо сыну. Фото С. Тартакоўскага.



Аб непаслухмияных дзецих

ВЫХАВАННЕ свядомай дысцыплінны ў дзеци—гэта адна з асноўных задач нашай школы і сям'і.

На жаль, многія бацькі пад свядомай дысцыплінай разумеюць простую паслухмиянсць дзеци, у той час як паслухмиянсць з'яўляецца толькі састаўной часткай свядомай дысцыпліны. Таму тая бацькі, якія дабіваюцца толькі паслухмиянсці дзеци, стаяць на неправільнай аснове. Жадаючы бачыць дзеци паслухмиянімі, яны часта звяртаюцца да анатавага педагогічных сродкаў — захвалвання, подкупу, пагрозы і фізічнага пакарання. З дапамогай гэтых сродкаў бацькі дабіваюцца толькі ўзўнай паслухмиянсці. У прысутнасці бацькоў такія дзеци могуць быць паслухмиянімі, але затое ў школе, на вуліцы і ў грамадскіх месцах яны звычайна вядуть сябе вельмі дрэнна.

Дзіцячая непаслухмиянсць — гэта пачатак недысцыплінаванасці. Калі дзеци ў раннім узросце толькі непаслухмиянае, то ў раннім школьнім узросце яно ўжо бывае парушальнікам дысцыпліны, а ў будучым можа стаць і хуліганам.

У сям'і рабочага Ш. расце сын Васіль. Яму зараз 14 год. Хлопчык застаўся на трэці год у пятім класе. Нікакі дысцыпліны ён не признае: з дому ідзе, калі захоча, і дамоў вяртаетца, калі прыдзеца. Нельга сказаць, каб бацькі зусім не займаліся выхаваннем сына. Вось ужо некалькі год бацька прымяняе да сына самыя жорсткія пакаранні: часта б'е яго і нават часам тримае пад замком. Але, адбыўшы пакаранне, сын зноў рабіць сваё. Ён нават дома крадзе грошы і каштоўныя рэчы.

А Васіль-жа не адразу стаў такім дрэнным. Ва ўзросце шасці год ён быў звычайнім хлопчыкам. Ён бегаў па вуліцы, са старэйшымі хлопчыкамі без дазволу ішоў на раку. Бацькоў гэта мала непакоіла. Бацька быў заняты на работе, а маці — па гаспадарцы. Хлопчык з дзяцінства прызвычайўся да поўнай свабоды, і паколькі бацькі яго не выхоўвалі, яго пачала выхоўваць вуліца. Калі дзевяцігадовы Вася ўпершыню не прышоў дамоў начаваць, бацька некалькі ўстрывожыўся. Ён жорстка збіў сына і загадаў яму без дазволу нікуды з дому не выходзіць. Некалькі дзён хлопчык добрасумленна выседзеў дома. Але ён хутка заўважыў, што аб ім бацькі як быццам забыліся. Ён зноў пачаў пакідаць дом без дазволу, і гэта нікога не турбавала. Бацька ўспамінаў пра сына толькі тады, калі на яго паступала якая-небудзь скарга, або тады, калі сын рабіў якое-небудзь злачынства. Але пакараўшы сына, бацька тут-жэ забываў пра яго.

Зараз Вася стаіць на той мяжы, пераступіўшы праз якую, ён канчаткова загіне для грамадства. А яго-ж яшчэ можна выратаваць.

Разам са школай бацькі павінны ўзяць пад асаблівы контроль кожны крок Васі. Яго трэба ўцягнуць у якія-небудзь ці-

кавыя заняткі, знайсці яму справу, якая-б займала ўесь яго вольны час. Бацьку трэба не караць сына за злачынствы, а проста стварыць дома такую абстаноўку, каб гэтыя злачынствы не маглі здзяйсняцца.

Нярэдкія выпадкі, калі недысцыплінаваныя дзеци вырастаюць і ў добрых сем'ях. Часцей за ўсё гэта бывае тады, калі сляпая бацькоўская любоў закрывае очы на сапрайдныя шляхі выхавання. Хлопчык Юра нарадзіўся ў інтэлігентнай сям'і. Бацькі захапляліся кожным словам, кожным крокам дзіцяці. У двухгадовым узросце Юра часам гаварыў бацькам грубасці, не разумеючы іх сэнсу. Бацькі-ж толькі смяяліся над «дасціпнасцю» сына. У пяцігадовым узросце хлопчык ужо ведаў, як дабіцца ад бацькоў усяго, што яму хацелася. Калі яго просьба не задавальнялася, то ён падаў на падлогу, кричаў, качаўся па падлозе, і чуллівая мама спяшалася задаволіць капрызы сына. Калі хлопчык пайшоў у школу, то бацькі часта самі выконвалі за яго хатнія заданні. Іменна ў гэты час і пачаліся для бацькоў галоўныя непрыемнасці. Да Юры ў школе былі прад'яўлены тыя-ж патрабаванні, як і да ўсіх дзеци. Маці-ж, прыходзячы ў школу, патрабавала, каб для яе сына быў прыменен нейкі «асобы падыход». Юрина свавольства, яго ўпартасць, дрэнныя адзнакі — усё гэта маці звялівалі на школу. Зусім натуральна, што ўжо ў 10-гадовым узросце Юра замест школы ішоў у якое-небудзь іншае месца, а са школы ішоў не дамоў, а ў кіно або яшчэ куды-небудзь. Заставаўшыся ў IV класе на другі год, хлопчык зусім закінуў школу і адбіўся ад рук. Толькі пасля усяго гэтага бацькі, прышоўшы ў школу, пачалі прасіць парады, як выратаваць хлопчыка.

Усім вядомыя слова выдатнага совецкага педагога А. С. Макарэнкі: «Выхаваць дзіця правільна і нармальна значна лягчэй, чым перавыхаваць». Але ўсё-ж бацькі, пры жаданні, могуць і перавыхаваць дзіця.

Бацькі Юры хоць і са спазненнем, але ўсё-ж зразумелі сваю памылку. З дапамогай настаўнікаў, школы яны намецілі цэлую праграму дзяяния. Штодзённа раніцой маці сама прыводзіла сына ў школу. Часта яна і сама заставалася ў школе ў якасці дзяжурнай. Пасля ўроўні Юру абавязкова хто-небудзь з бацькоў сустракаў. У вольны ад уроўні час хлопчык куды-небудзь вялі, везлі, стараліся даваць яму свабоду толькі на вельмі кароткі тэрмін. У школе таксама Юру ўзялі пад асобы кантроль, яго штодзённа выклікалі на ўроўні, аказвалі яму індывідуальную дапамогу. У выніку усяго гэтага Юра ўсё-ж здолеў перайсці ў пяты клас. Як толькі скончыліся заняткі ў школе, маці адvezла сына на ўсё лета ў вёску, каб хоць на некаторы час змяніць асяроддзе. Зараз Юру 12 год, з ім яшчэ шмат прыдзеца папрацаваць, але ён ужо стаіць на правільнім шляху.

На жаль, не ўсе бацькі ўмеюць свое-

часова адчуць сваю памылку, не жадаюць своечасова ўзяцца за сапсаванае дзіця, каб выратаваць яго.

Асноўная і галоўная прычына дзіцячай непаслухмиянсці — няуважлівасць бацькоў да сваіх дзеци у той час, калі дзеци пачынаюць рабіць свае першыя крокі.

Непаслухмиянімі дзеци растуць і ў тых сем'ях, дзе існуе разлад паміж бацькамі. Асабліва шкодна дзейнічае на дзеци дрэнны прыклад дарослых.

У сям'і Р. муж, чалавек грубы і невук, частак абзывае сваю жонку «самыми моцнымі» словамі, не саромячыся свайго пяцігадовага сына. Не дзіва, што і сын ужо засвоіў дрэнныя бацькоўскія прывычкі. Аднойчы маці папрасіла свайго хлопчыка выгнаць курэй з гарода. У адказ на просьбу маці сын груба, па-бацькоўску выляяўся. Але маці не пакрыўдзілася. Хутка яна са смехам расказала суседцы гэты «забаўны» выпадак, заяўляючы: «Які разумны хлопец, увесь у бацьку».

Як змагацца з дзіцячай непаслухмиянсцю? Перш за ўсё дзіцячу непаслухмиянсць трэба папярэджаць. Раз і назаўсёды ўстаноўлена ў сям'і парадак, любоўны, але разам з тым патрабавальны адносіны да дзеци — вось тыя меры, якія прадухіляюць дзіцячу непаслухмиянсць.

Калі, напрыклад, дзіцяці было загадана сесці за ўрокі а пятай гадзіне дня, але яно загулялася на вуліцы і не вярнулася дамоў да пятай гадзіны, то яго не трэба караць. Яго трэба строга папярэдзіць, каб заўтра яно села за ўрокі а 5 гадзіне. А заўтра трэба дзіцяці напомніць аб уроках іменна каля 5 гадзін

Калі дзіця зусім свядома парушае дысцыпліну, то да яго трэба прымяняць меры пакарання. Але бацькі павінны цвёрда памятаць, што нельга дзеци караць фізічна, нельга таксама караць іх працай. У тых сем'ях, дзе дзеци збіваюць, дзеци растуць непаслухмиянімі, а ў тых сем'ях, дзе за злачынства прымушаюць выконваць якую-небудзь работу, дзеци вырастаютъ гультаймі.


Дапушчальными мерамі пакарання з'яўляюцца заўвага, вымова, пазбаўленне дзіцяці ласунка, жаданай цацкі, прагулкі. Але пакаранне, прымененае да дзіцяці, акажа на яго ўздзеянне толькі пры стараннім растлумачэнні віны. Калі дзіця не зразумее, што яно зрабіла дрэнна, усякае пакаранне прынясе толькі шкоду.

Калі бацькі заўсёды памятаюць аб сваім абавязку выхавальнікаў, калі яны шчыра любяць сваіх дзеци, то сваёй блізкасцю да дзеци, сваёй увагай да іх, сваім разумным кантролем, выключающим усякую дробязнью апеку, яны здолеюць прывіць дзецикам свядомую дысцыпліну, а значыць і паслухмиянсць.

П. СОНЦАЎ,
дирэктар Навукова-даследчага інстытута
педагогікі БССР.




1



2



3



4



5

19

Магілёўскі дзіцячы сад № 6 выехаў на ўсё лета ў Пячэрскі лесапарк. На здымках: 1. У лес, на прагулку. 2. Пасля прагулкі дзеці ўзводзяць «высотны будынак». 3. Эдзік Кузьмін (злева) да-
памагае Бору Храмаву дастаць з сачка злойленага матылька.
4. Выхаванцы Віця Варанцоў і Ліда Гурына пасля ранішняга туалету ідуць у сталовую. 5. Выхавальніца Раіса Назараўна Лізубіна чытае дзецям новую казку.

Фото Ч. Мезіна
(Фотахроніка БелТА)

СЯБРОЎКІ

А. ГЛЕЗЕР

ШТУРХНУЎШЫ масіўныя дзверы з вялікім матаўым склом, Ліда выйшла з поліклінікі.

Хвіліну счакаўшы ля пад'езда, яна ўздыхнула і пайшла павольна ўдоўж вуліцы, уліўшыся ў густы паток людзей. Побач шумлівай кампаніяй ішлі студэнты; размахваючы партфелямі, расхінуўшы свае зімовыя паліто і курткі, беглі школьнікі; паважныя мэці кацілі перад сабою каляскі. Здаецца, ні адна жывая істота не сядзела дома ў гэты першы, паспраўднаму веснавы дзень.

Але Ліда не заўважала ні людзей, ні радаснага прыходу вясны. Думкі яе былі заняты іншым. Яна толькі што пабыла на прыёме. Дактары доўга яе выслухаўвалі, а потым заяўлі, што яна сур'ёзна хворая, што неабходна лячыцца.

— Вядома, асаблівай небяспекі няма, — супакойвалі яе. — І ў роспач прыходзіць не трэба. Аднак узяць сябе ў руکі неабходна.

Добра сказаць: «узяць сябе ў руکі»... А што зараз рабіць? Што скажуць сяброўкі па пакою, таварышы па рабоце? Надзяя, вядома, зазлее. Тоня толькі можа яе зразумець...

Вярнулася Ліда на змяркенні. Тоня і Надзяя былі ўжо дома. Тоня саскочыла з канапы, на якой яна разглядала нейкі часопіс, і кінулася насустрach Лідзе.

— Ты дзе гэта ходзіш? Я зачакалася. Званіў Коля, запрашае нас... — адным духам выпаліла Тоня, але раптам асеклася. — Да што з табой?

Ліда, не распранаючыся, прайшла да акна. Надзяя, якая засталом цыравала панчохі, уважліва на яе глянула. Так, з Лідай нешта здарылася. У апошні час яна пакашлівала, але гэта магло быць ад прастуды. Вострая на язык Тоня любіла пажартаваць: «Не гуляй у сырое надвор'е да двух гадзін ночы!»

Цяпер-жа дзяўчат здзівіў бледны твар Ліды, ліхаманкавы бліск вачэй.

Тоня падышла да яе ззаду і пышчотна абняла за плячу.

— Ліда, што з табой?

Ліда хацела ўсміхнушца, але вусны яе скрыўліся ў горкую грымасу, задрыжэлі. Яна падышла да свайго ложка і ўпала ніцма.

— Што здарылася, Ліда, — Раскажы нам, — заплакала Тоня. Ліда падняла галаву, потым села.

— Гэта я сама зяцягнула... — шаптала Ліда, гледзячы ў адну крапку. — Прастудзілася і не зварнула ўвагі...

Надзяя выслушала Ліду спакойна і, як ёй здалося, нават абыякава. Тоня, наадварот, захвалявалася, пачырванела і асцярожна зняла сваю руку з лідзінай.

— Нічога, не хвалюйся, — прамовіла Надзяя. — Вылечышся, і ўсё будзе ў парадку.

— Так, так. Усё будзе ў парадку, — механічна паўтарыла Тоня.

Яна падышла да туалетнага століка і, зрабіўшы выгляд, быццам перастаўляе флаконы, змачыла далоні адэкалонам і моцна расцерла.

— Ліда, нас Коля чакае. Ты, відаць, не пойдзеш? — стоячы каля лютэрка, спытала яна.

— Не, не.

— Ну, тады я сама пайду. Не пакрыўдзішся?

Тоня вярнулася позна. Ліда ляжала ў ложку, заплюшчыўшы вочы. Надзяя на электрычнай плітцы гатавала ваду. Скінуўшы з ног боцікі разам з туфлямі, Тоня на пальчыках падышла да Надзі.

— Ну, як?

— Здаецца, спіць.

Тоня распранулася і лягла ў пасцель.

Ноч была неспакойнай. Ці то ад сырога паветра, ці ад хвалявання ўсю ночь Ліда кашляла надрыўна, хрыпла.

— Тоня, Тоня, — некалькі разоў скроў кашаль клікала Ліда сяброўку. Але Тоня, нацягнуўшы коўдру на галаву, ляжала спіной да лідзінага ложка, баючыся паварушыцца. Замест яе ўставала Надзяя, папраўляла Лідзе падушку, прыкладала да ног грэлку, пайлі чаем.

Ліда ўжо трэці год працавала ў заводскай лабараторыі. Яна работала ўсё лёгка, з ахвотай. Таварышы паважалі яе за працавітасць і энергію.

Даведаўшыся аб tym, што Ліду напаткала бядка, у той-же дзень пасля работы яе наведалі эканаміст планавага аддзела

Апавяданне

Мал. В. Ждана

Іра Матвеева, начальнік лабараторыі Іван Пятровіч і яшчэ двое прыяцеляў. Прынеслі торт, шакалад, апельсіны. Расказвалі пра заводскія справы. Ліда, задаволеная, слухала і ўсміхалася ім. Але прышла Надзяя і, даведаўшыся, што госьці сядзяць ужо каля двух гадзін, бесцірымона заявіла:

— Такою ўвагай вы замучыце яе.

— Ну і сухар, — буркніў на развітанне Іван Пятровіч пра Надзю.

Толькі яны выйшлі, прышла Тоня.

— Як сябе адчуваеш, Лідуся? — і, не дачакаўшыся адказу, як-бы мік іншым, паведаміла: — Баюся спазніцца: чакаюць мяне.

Хутка пераапрануўшыся, яна кінула праз плячу Лідзе:

— Да пабачэння, дзяўчынка. Надзяя за табой дагледзіць.



Надзяя, якая ў гэты час прыбрала пакой, усміхнулася.

— Ідзі, ідзі. Ніхто на цябе не разлічвае.

Тоня ішла па вуліцы і напружана думала. Застацца з Лідай у адным пакоі, спаць побач з ёй — страшна, а пайсці — нязручна, ўсё-ж Ліда лічыла яе лепшай сяброўкай. Тоня ўспомніла, што калі яна сама хварэла, Ліда даглядала яе, як родная сястра.

Непрыкметна Тоня падышла да дома знаёмых. У кватэры гарэла светло. «Папрашу, каб прытулілі». Але ў пад'ездзе зачагалася: «Што падумае Ліда?»

Дамоў вярнулася злосная. З-пад ледзь прыкрытых павек Ліда назірала, як Тоня хадзіла па пакоі, стараючыся не прыбліжацца да яе пасцелі. Потым, зрабіўшы выгляд, быццам нешта шукае пад сваім ложкам, адсунула яго далей ад Ліды.

...Тры гады пражыла Ліда ў адным пакоі з сяброўкамі Яны былі розныя і знешне і па харектару.

Ліда, высокая, стройная, хадзіла неяк ганарліва, адкінуўшы назад галаву з гладка зачасанымі чорнымі валасамі. Яе прыжмураныя шэрыя вочы глядзелі заўсёды ўважліва і нібы выпрабавальна. Яна была з тых людзей, якіх у калектыве любяць і без якіх цяжка ўявіць сабе калектыву.

Тоня — наадварот. Поўная, з хуткімі энергічнымі рухамі, заўсёды была смяшлівай і задорнай. Бывала, летній раніцай, калі ў дому яшчэ спяць, расчыніць акно і заспывае. Стукучы абцасамі па драўлянай лесвіцы, хутка збяжыцца на двор, набярэ з калодзежа вядро вады і таксама бягом наверх.

— Слаўная дзяўчына, — гаварылі суседзі.

Надзяя рэзка адрознівалася ад сябровак. У яе былі буйныя рысы твару, невялікія вочы глядзелі сурова з-пад доўгіх па-

век. Надзя рэдка ўсміхалася, нікога не дарыла ласкавым словам, часта была рэзкай. «Чэрсты сухар», — гаварылі аб ёй.

Розніца ў харктах нярэдка прыводзіла сябровак да сутычак. Неяк Тоню запрасіў у тэатр малады інжынер. Тоня прыбегла дамоў і пачала збірацца. Выцягнуўшы са скрыні свае туфлі, яна крэтычна агледзела іх і кінула.

— Надзя, дай мне на вечар твае новыя туфлі.

Надзя скоса зірнула на Тоню.

— У цябе-ж таксама новыя.

— Мае мне не падабаюцца, дай твае.

— Не дам!

Тоня нават разгубілася, атрымаўшы такі рашучы адказ.

— Бачыш? — павярнулася яна да Ліды, якая назірала за гэтай сцэнкай. — Бачыш, якая ў нас сяброўка! З такой і ў бяду пападзеш — не дапаможа.

І Ліда тады з ёю амаль была згодна.

Цяпер Ліда стала чамусьці часта параўноўваць слова і ўчынкі сябровак. Тоня па-ранейшаму прыходзіла з работы жыццерадасная, вясёлая. Уключала прыёмнік, і аглушальная гукі запаўнялі пакой. Ліда, якая прыходзіла стомленай, моршылася ад шуму, сціскала галаву і прасіла:

— Тоня, цішэй.

— Ах, Лідачка, прабач.

Праходзіла некалькі хвілін, і Тоня пачынала співаць. Яна ўсё рабіла з шумам — шумна хадзіла, грукала крэсламі, стукала дзвярыма. І толькі ўлавіўшы дакорлівы погляд Ліды, уздыхала і прасіла прабачэння.

— Ведаеш, — аднойчы сказала ёй Ліда, — ты вясёлая, жывая дзяўчына. Але сяброўкай быць можаш, калі ўсё ідзе добра. А ў жыцці рознае бывае...

Тоня нічога не адказала, нахмурылася і прамаўчала ўвеселі вечар. Неўзабаве яна зусім перабралася жыць да знаёмых.

Ліда з Надзяй засталіся ўдваіх. Дактары настоялі, каб Ліда перайшла на канторскую работу. Тут ёй было лягчэй працаўца. Вечарамі сяброўкі хадзілі гуляць або чым-небудзь займаліся дома. Тоня не заходзіла і пра яе стараліся не ўспамінаць.

Дрэнна было толькі з пакоем: акно выходит зіла на поўнач, у кутку ля столі заўсёды было сырна. Раней дзяўчата не зважалі на гэта. Але неяк прышоў з поліклінікі доктар. Зірнуўшы на сцены і цёмныя плямы ў кутку, пацягнуў носам і рашучча заяўіў:

— Адсюль вам трэба выбірацца. І чым хутчэй, тым лепш.

На другі дзень Ліда зайшла да дырэктора завода. Ён за прасіў яе сесці і ўважліва выслушахаў.

— Так, дапамагчы вам неабходна, — сказаў ён, калі Ліда выказалася. — Але ў бліжэйшы час нічога зрабіць мы не зможем: усе кватэры заняты. Вось новы дом пабудуем, тады іншая справа.

Калі Ліда расказала пра размову з дырэкторам, Надзя супакоіла:

— Нічога, пакуль суд ды справа, што-небудзь прыдумаем.

Яны перастаўлі мэблю. Лідзін ложак прысунулі да сухой сцяны. А аднойчы, у адсутнасці Ліды, Надзя прыбіла над ложкам сяброўкі вялікі дыван, які нядаўна купіла сабе.

Заўважыўшы дыван, Ліда злосна спытала:

— Навошта ты гэта зрабіла? Зараз-же павесь на месца! Твар Надзі пакрыўся лёгкай чырваниню.

— Ты на мяне не крыйчы: я не з палахлівых, — і, падышоўшы да Ліды, дадала: — Табе што, хварэць падабаецца? Хіба не бачыш, якая сцяна халодная...

Ліда моўкі глядзела ў надзіны очы, якія заўсёды здаваліся суровымі, і раптам заўважыла тое, чаго ніколі раней не прыкмячала: якія яны глыбокі і як цёпла свецяцца!

— Надзя, — ціха сказала яна. — Якая ты добрая...

На пачатку вясны ў чытальнім зале гарадской бібліятэкі Надзя пазнаймілася з маладым інжынерам Валерыем Савельевым. Ён нядаўна закончыў інстытут і цяпер працеваў на вялікім будаўнічым аўтакце. Седзячы за столом, яны шэптам, каб нікому не перашкодзіць, размаўлялі пра кніжныя навінкі. З бібліятэкі вышлі позна ўвечары. Валерый асцярожна ўзяў Надзю за руку.

Потым Валерый пачаў часта завітваць да Надзі. І па тым, як яны размаўлялі, як абменьваліся позіркамі, Ліда разумела, што яе сяброўка і малады інжынер больш чым знаёмыя, нават больш чым прыяцелі — яны какаюць адзін аднаго.

Аднойчы Ліда з лёгкай усмешкай спытала сяброўку:

— Скажы, ці доўга Валерый будзе хадзіць да цябе? Выходзь замуж!

Надзя засміялася:

— Вось як толькі атрымае пакой, дык і пажэнімся.

У ліпені заўком выдаў Лідзе пущёўку ў санаторый.

На вакзале яна ўзяла Надзю за руку.

— Хачу папрасіць цябе. Зайдзі да дырэктара, даведайся яшчэ раз аб пакоі. Ты-ж разумееш, як гэта для мяне важна.

— Зайду, абавязкова зайду.

І Надзя некалькі разоў хадзіла да дырэктара. Але ўсё не заставала яго. Нарэшце, трапіла на прыём. Выслушахаўшы Надзю, дырэктар адказаў не адразу.

— Што-ж можна зрабіць? Дом яшчэ не гатовы. Трэба пачакаць! — як некалі Лідзе, няпэўна адказаў ён.

Надзя вышла з кабінета злоснай. Пяць дзён ужо ляжала ў яе апошнія пісьмо Ліды, і невядома было, што ёй адказаць. Вечарамі прышоў Валерый. Зняў плашч, кепку і, загадкова ўсміхаючыся, глянуў на дзяўчыну.

— Ты чаго так ззяеш? — здзівілася Надзя.

Валерый моўкі прысеў да стала. Доўга шукаў нечага ў кішэні, усё яшчэ хітра пазіраючы на дзяўчыну, і, выцягнуўшы блакітную паперку, паклаў на стол.

Надзя зірнула і пачырванела.

— Ордэр! А дзе?

— У новым доме для нас, будаўнікоў, — з гонарам адказаў ён.

Надзя, што рэдка з ёю бывала, закружылася па пакоі. Валерый, перакуліўшы крэсла, схапіў яе за рукі і закружыўся разам з ёю.

Потым яны падрабязна аблеркавалі, якую мэблю купіць, як расставіць, які абажур павесіць... Ужо было позна, калі Валерый сабраўся адыхаць. Ён быў усхваляваны планамі, марамі. Твар яго свяціўся радасцю.

Але тут падышла Надзя, і Валерый здзівіўся, сустрэўшы сумны позірк.

— Валерый, дарагі мой, — голас яе дрыжэй. — Пачакаем крыху.

— З чым пачакаем? Не разумею.

— Аддадзім пакой Лідзе.

Валерый так разгубіўся, што не мог слова вымавіць.

— Ты звар'яцела! — нарэшце сказаў ён і, бразнуўшы дзвяры, пайшоў.

Раніцай ён прыімчалася да Надзі. Яна стаяла перад ім яшчэ сонная, нахмурыўшы бровы.

— Што здарылася?

— Не гаварыць-жа ля парога.

Надзя пастаранілася, і Валерый увайшоў. Ён спыніўся ля расчыненага акна, праз якое ўрываваўся гарадскі шум. Надзя стала побач.

— Што цябе так рана прыгнала?

— Надзя, — пачаў Валерый як мага лагодней і ўзяў яе за рукі. — Мы-ж павінны жыццё будаваць!

— Глупства, — адказала Надзя. — Я ад асабістага шчасця не адмаўляюся. Мы цудоўна будзем жыць і ў гэтым пакой, пакуль іншы не дастанем. Затое дапаможам чалавеку жыццё захаваць. Хто пасмее над гэтым смяцца?

Валерый доўга майчал.

— Добра, — нарэшце вымавіў ён. — Няхай будзе патвіту.

Надзя абняла яго і моцна прытуліла да сябе.

— Вось і добра, — шапнула яна, ласкова гледзячы яму ў очы.

Праз тры дні Валерый з Надзяй перавезлі ў новы пакой лідзіны рэчы. А праз тыдзень сустракалі Ліду.

— Пакажыся, якая ты, — гаварыла Надзя, весела азіраючы Ліду. — Маладзец, добра выглядаеш. Ну, пойдзем. Валерый, бяры чамадан! Вунь, Лідачка, наша заводская машина.

— Куды-ж мы едзем? — перапыняючы ажыўленую размову, спытала Ліда.

— Дадому.

Машына спынілася ля новай камяніцы.

Усе падняліся на другі паверх. Ліда ўвайшла ў пакой і спынілася. Вокны былі расчынены насцеж, праз іх лілося сонца на збан з кветкамі, што стаялі на стале.

Валерый і Надзя стаялі ззаду Ліды, радасна сціснуўшы адзін другому руку.

Ліда павольна павярнулася да Надзі: у яе вачах стаялі слёзы.

— Сяброўка. — толькі і змагла прамовіць яна.

СОВЕЦКАЯ АСТРАНОМІЯ НА СЛУЖБЕ БУДАЎНІЦТВА КОМУНІЗМА

СОВЕЦКАЯ астрономія — наука аб нябесных целях, у тым ліку і аб Зямлі — гэтак-жа, як і іншыя науки, служыць справе будаўніцтва комунізма. Цяжка ўяўіць сабе жыццё сучаснай дзяржавы без астрономіі. Гэтая наука — старажытнейшая з науک, яна ўзнікла з гаспадарчых патрэб чалавека. Яшчэ пры вандроўным спосабе жыцця людзі вызначалі свой шлях па зорках. Па выглядзу неба людзі даўедваліся аб набліжэнні змены пары года, а гэта было вельмі важна для сельскагаспадарчых работ. К. Маркс указваў, што «неабходнасць вылічваць перыяды разліваў Ніла стварыла егіпецкую астрономію».

У наш час практычнае значэнне астрономіі стала яшчэ большым. Перш за ёсё, жыццё кожнай дзяржавы цесна звязана з дакладным улікам часу, што ўяўляе сабой задачу астрономіі. Не говорачы ўжо аб работе штурманаў, якія вызначаюць месцазнаходжанне і курс судна па сігналах дакладнага часу, географаў, якія складаюць карты недаследаваных абласцей, дакладны час неабходны ва ўсёй нашай вытворчасці, таму што сучасная вытворчасць — калектыўная і адставанне аднаго работніка можа затрымаць работу многіх іншых і прынесці вялікую страту дзяржаве. Так, калі манцёр спозніца з уключеннем рубельніка на некалькі хвілін, то цэлы цэх застанецца на гэты час без работы. А ў нашай краіне кожную секунду вырабляецца прамысловай прадукцыі на сотні тысяч рублёў.

Адкуль-жа мы бярэм дакладны час?

Любы самы дакладны гадзіннік усё-такі або адстае або ідзе ўперад: яго трэба заўсёды правяраць. Для кантролю нашых гадзіннікаў служыць роўнамернае вярчэнне зямнога шара. Дзякуючы гэтому вярчэнню (якога мы не адчуваём) нам здаецца, што вакол нас паварочваецца ѿсё зорнае неба. Для праверкі гадзіннікаў служыць спецыяльны тэлескоп — «пасажны інструмент», які ўстанаўляецца дакладна з поўначы на поўдзень, так, каб труба яго магла паварочвацца толькі ўверх і ўніз. У полі зроку гэтага тэлескопа відаць тонкія вертыкальныя ніці, якія звычайна робяцца з павуціны. Навёўшы тэлескоп на якую-небудзь зорку, мы бачым, як яна павольна праплывае праз поле зроку, і можам адзначыць па нашаму гадзінніку той момент, калі зорка прайшла праз сярэднюю ніцу. Совецкі астроном прафесар Паўлаў вынайшаў аўтаматычны прыбор, які адзначае гэты момент з дакладнасцю да тысячных долей секунды.

Назіраючы тую-ж зорку на наступную ноч, мы выяўляем, што ў момант яе праходжання праз сярэднюю ніцу гадзіннік паказвае ўжо некалькі іншы час. Гэта азначае, што ён адстаў або пайшоў уперад. Так гіганцкі рухомы зорны цыферблат папраўляе дакладнейшы астронамічны гадзіннік. Але і ў перыяд паміж назіраннямі гэты гадзіннік павінен ісці як мага больш дакладна. Для гэтага яго старанна аберагаюць ад штуршкоў,

ад ваганняў тэмпературы і ціску, захоўваючы яго ў глыбокіх падвалах пад шклянымі каўпакамі.

СССР — краіна самага дакладнага часу ў свеце.

Апрача вядомых усім сігналаў часу, некалькі разоў у дзень па радыё перадаюцца асобныя, яшчэ больш дакладныя сігналы. Яны патрэбны штурманам караблём і самалётам і геадэзістам для вызначэння свайго месцазнаходжання.

Як-жа гэта робіцца?

Зямля робіць поўны абарот (на 360 градусаў) за 24 гадзіны, г. зн. за адну гадзіну яна паварочваецца на 15 градусаў. Значыць, на розных мерыдыянах, у месцах рознай даўгаты, будзе і розны час. Напрыклад, калі ў Мінску мясцовы поўдзень, г. зн. Сонца дасягае самага высокага палажэння на працягу дня, то ў Горкім, які знаходзіцца прыкладна на 15 градусаў на ўсход, поўдзень наступіў ужо гадзіну таму назад. Такая-ж розница будзе ў момантах праходжання адной і той-же зоркі праз ніцу пасажнага інструмента. Примаючы сігналы часу з дакладнасцю да сотых долей секунды, можна вызначыць сваё месцазнаходжанне па даўгате з дакладнасцю да 3 метраў (у сярэдніх шыротах).

Шырата месца таксама вызначаецца па назіранню зорак унаучы і Сонца ўздень. Вызначаючы вышыню Сонца над горызонтам, можна знайсці з дапамогай астронамічных табліц і шырату данага месца, ведаючы пры гэтым мясцовы час, таму што вышыня Сонца залежыць ад шыраты месца, ад дня года і часу сутак. Унаучы вызначаючы шырату месца на Зямлі па вышыні Палярнай зоркі. Гэтая зорка знаходзіцца паблізу «Полюса свету» — таго пункта на небе, куды накіравана ўяўляемая вось вярчэння Зямлі. Пры сутачным руху неба гэты пункт застаецца нерухомы. Калі мы знаходзімся на Поўночным полюсе, то Полюс свету, а разам з ім і Палярная зорка аказваюцца ў зеніце, г. зн. праста над галавой. Іх вышыня складае 90 градусаў. Але і географічная шырата Поўночнага полюса — таксама 90 градусаў поўночнай шыраты. Калі мы пачынаем рухацца на поўдзень, то Палярная зорка апускаецца, прычым яе вышыня ўвесе час роўна шырате месца. На экватары, шырата якога 0 градусаў, і Палярная зорка мае вышыню 0 градусаў: яна ляжыць ля самага горызонта.

Апрача таго, знайшоўши на небе Палярную зорку (яна належыць да супорядка Малой Мядзведзіцы), мы адразу можам вызначыць бакі горызонта, таму што Палярная зорка знаходзіцца дакладна ў поўночным баку неба.

Такім чынам, астрономія дае магчымасць арыентавацца па нябесных свяцілах.

Уявім сабе становішча карабля ў адкрытым акіяне, сярод неабсяжнай воднай пустыні. Можна праплыць сотні і тысячи кілометраў, не сустрэўшы ніводнага вострава, які мог бы служыць перашкодай на шляху. Між тым, карабель павінен строга захоўваць заданы курс, мінуючы мелі і падводныя скалы.

Вось за гэтым і сочыць штурман карабля, узброены астронамічнымі інструментамі, гадзіннікамі, радыёпрыёмнікамі.

Астронамічнае арыентаванне неабходна таксама і для самалётавадждэння. Праўда, штурман самалёта мае магчымасць карыстацца зямнымі радыёмаякамі, але метады астрономіі пры палётах, якія працягваюцца звыш двух гадзін, даюць большую дакладнасць. Ва ўсіх далёкіх палётах совецкія штурманы карысталіся астронамічай арыентыроўкай. Выдатны пералёты Масква — Поўночны полюс — Амерыка былі магчымы і таму, што наша краіна стварыла магутную авіацыйную прамысловасць, якая выпускае першакласныя самалёты, і таму, што яна вырасціла адважных лётчыкаў, і таму, што астрономы зрабілі для гэтых палётаў складаныя вылічэнні, якія дапамаглі беспамылковаму следакаванню ў дарозе.

Падобны-ж метады прымяняюць картографы для складання геаграфічных карт. Розныя карты: фізічныя, палітычныя, геалагічныя, тапаграфічныя — дапамагаюць нам паўней і лепш выкарыстаць велізарныя прасторы нашай краіны. Асвяенне новых зямель, правядзенне каналаў і ірыгацыйных сістэм — усё гэта патрабуе рознастайных, як мага больш дакладна складзеных карт.

Пры вычэрванні карт на іх спачатку наносяцца апорныя пункты, для якіх з найяўлікшай дакладнасцю вызначаецца шырата, даўгата і вышыня над узроўнем мора. У СССР маецца каля 10.000 таких пунктаў.

Асаблівае значэнне набывае складанне дакладных карт для тых участкаў, дзе выяўлены новыя залежы карысных выкапняў. Задача максімальнага задавальнення матэрыяльных і культурных патрэб усяго совецкага грамадства патрабуе новага магутнага ўздуму нашай прымысловасці і сельскай гаспадаркі, а значыцца і выяўлення новых месцанараджэнняў карысных выкапняў. Совецкія геолагі нястомні даследуюць неабсяжныя прасторы нашай Радзімы. Навуковыя экспедыцыі знаходзяць жалезныя руды, нафту, каменны вугаль, каляровыя металы, неабходныя для нашай краіны.

Пасля таго, як знайдзены новыя месцанараджэнні, трэба як мага больш дакладна вызначыць іх заляганне і нанесці яго на карту, што і робіцца з дапамогай апісаных метадаў. Але і самі пошукаўцы работы патрабуюць паслуг астрономіі. У тых месцах Зямлі, дзе залягаюць цяжкія рэчывы, напрыклад, жалезная руда, сіла цяжару некалькі павялічана, таму што там прыцяжэнне да Зямлі мацнейшае. Наадварот, там, дзе залягаюць лёгкія рэчывы, напрыклад, нафта, сіла цяжару меншая. Гэтае вельмі невялікае адрозненне ў сіле цяжару можна вызначыць з дапамогай асабліва адчувальных маятнікаў, якія ківаюцца хутчэй там, дзе большая сіла цяжару, пад дзеяннем якой груз нібы падае ўніз. Перыяд ківання маятніка вымяраецца з дакладнасцю да мільённых долей секунды. Гэта магчыма дзякуючы «службе часу».

Напомнім яшчэ рад з'яў на Зямлі, якія звязаны з уздзеяннем Сонца. Сонечныя прамені ствараюць у зямной атмасферы асобныя слай з павышанай колькасцю электрычна зараджаных частачак—іёнасферныя слай. Радыёсуязь на кароткіх хвалах ажыццяўляецца іменна з дапамогай аднаго з гэтых слайдоў, дайшоўшы да якога, радыёхвалі адбіваюцца і накіроўваюцца зноў да Зямлі, дзе мы іх і ўлаўліваем. У некаторыя гады паверхня Сонца становіцца асабліва неспакойнай, як гавораць, Сонца бывае найбольш «актыўным». Актыўнасць Сонца нарастает і ўбывае кожныя 11 год. Тады з паверхні Сонца выкідаюцца часцінкі матэрый, якія, улятаючы

нашу атмасферу, парушаюць радыёсуязь. Яны-ж парушаюць работу компаса, прымушаючы яго стрэлку беспарарадкова ківацца з боку ў бок. Спецыяльна арганізаваная «служба Сонца» дзе штодзённыя зводкі стану Сонца, у залежнасці ад якіх радыстам прыходзіцца пераходзіць на іншыя даўжыні хваль.

Зусім асобае месца займае астрономія сярод навук у справе ідэйнага выхавання працоўных. Яна дапамагае людзям зразумець будову і развіццё сусвету; яна выхоўвае дыялектыка-матэрыялістычны светапогляд, паказваючы, што ўсе працэсы ў сусвеце адбываюцца згодна вучэнню дыялектычнага матэрыялізма. Яна выкрывае сцверджанне

рэлігіі аб выключным палажэнні Зямлі ў сусвеце, даказаўшы, што Зямля—зусім не цэнтр свету, а звычайная, радавая планета. Яна абавяргае вучэнне рэлігіі аб стварэнні свету, зыходзячы з асноўнага закона прыроды: ні адна крупінка матэрыі не можа быць створана з нічога! Совецкім вучонымі распрацавана новая матэрыялістычная тэорыя паходжання Зямлі, ухваленая ўсёй навуковай грамадскасцю.

Такім чынам, выхоўваючы совецкіх людзей у духу дыялектычнага матэрыялізма, совецкая астрономія дапамагае ім стаць актыўнымі і свядомымі будаўнікамі комуністычнага грамадства.

Л. П. СВЕТЛОВА.

Вучыцца вышываць на машыне

МАШЫННАЯ АЖУРНАЯ ВЫШЫЎКА

УРОК ДРУГІ

МЯРЭЖКІ

Мярэжкі прымяняюцца на сталовай бялізне, сукенках, блузках, занавесках.

Для выканання мярэжак з тканіны выцягваюць некалькі падоўжных нітак у адным напрамку, а папярочныя ніткі перавіваюць рознымі спосабамі. Мярэжкі могуць быць самымі рознастайнымі як па шырыні, так і па складанасці. На малюнках паказваюцца асноўныя віды мярэжак. Яны выконваюцца шпульковымі ніткамі №№ 100, 80, 60; іголкі тонкія. Нацяжэнне нітак пры вышыванні больше, чым пры шыцці, але не павінна быць вельмі тугім.

Мярэжка «слупок» (мал. 1). З тканіны выцягваюць на патрэбную даўжыню некалькі нітак, упільваюць матэрыял правым бокам уверх, падводзяць пад іголку і апускаюць рычажок.

Спачатку замацоўваюць нітку, робяць паветраную пятлю (удар іголкі не ў матэрыял, а ў пусты прамежак або выраз), наступны ўдар улева ў тканіну на адлегласці двух нітак ад краю, затым паветраная пятля. Адлічыўшы чатыры ніткі тканіны, сцягваюць іх у слупок. Наступны слупок робіцца гэтак-жэ. Канцы мярэжкі шчыльна абмётваюцца.

Мярэжка «раскол». Выконваецца гэтак-жэ, як і «слупок», толькі пры зацягванні нітак другога боку «слупок» дзеляць папалам.

Мярэжка «снопік» (мал. 2). Край гэтай мярэжкі зацягваюцца, як звычайна, у «слупку»: пасярэдзіне мярэжкі кожныя тры «слупкі» сцягваюцца ў пучкі пяццю ўдарамі—1, 2, 3, 4, 5 (як паказана на малюнку). Такім чынам, пучок абхопліваеца ніткай чатыры разы.

Мярэжка «панка» (мал. 3). Выцягваюць патрэбную колькасць нітак і пакідаюць паміж імі ў прамежку некалькі нітак тканіны. Затым сцягваюць пучкі. Першым ударам іголкі ніткі замацоўваюць, другім і трэцім ударамі—управа—стягваюць ніткі ў пучок, чацвертым і пятым—улева—стягваюць у пучок ніткі другой мярэжкі.

Гэты радок, выкананы з двух бакоў мярэжкі, вельмі прыгожы. Ніткі могуць быць і каляровыя, але абавязковая аднолькавая па таўшчыні. Нацяжэнне нітак звычайнае.

Мярэжка «ланцужок» (мал. 4). Выцягваюць 12 нітак тканіны. Адступіўшы ад краю мярэжкі прыблізна на $\frac{1}{5}$, збіраюць у пучок розную колькасць нітак тканіны, аbmётваючы іх двума-трыма ўдарамі, і дробным радком пераходзяць па нітках тканіны ўверх; затым забіраюць палавіну суседняга слупка, аbmётваючы яго, спускаюць уніз радком да другога пучка і г. д.

Мярэжка «павучок». Спачатку робіцца мярэжка «слупок». Затым «слупкі» сцягваюцца ў пучкі. Для гэтага рухаюць пяльцы так, каб іголка бегла вакол вышываемага «павучка». Вышыўка праводзіцца хутка.

Мярэжка «снопік» з выразам «слупка» (мал. 5). Спачатку выконваецца мярэжка «слупок». Затым кожны трэці «слупок» выразаецца. Збіраюць у пучок тры «слупкі» пяццю ўдарамі і дробным радком пераходзяць па нітках тканіны ўніз, прастрачваюць край тканіны, падымаючы яго, спускаюць уніз дробным радком да сярэдзіны «слупка». Сцягваюць у пучок 3 «слупкі» і г. д.






Махры. Для махроў з тканіны выцягваюць ніткі ў два-тры разы больш, чым для мярэжкі. На ўнутраным краі пакінутыя ніткі збіраюць у пучкі; адступіўшы ад краю мярэжкі, кожную пару кусцікаў збіраюць гэтак-жэ, як у першай палавіне мярэжкі «ланцужок». Маючы два рады такіх пучкоў, зразаюць тканіну са знадворнага kraю, і махры гатовы.

Каб махры былі больш ажурнымі і шырокімі, некалькі радоў сцягваюць у пучкі.

Мярэжкі ўжываюцца таксама пры злучэнні двух палотнішчаў і пры падшыўцы рубца.

Для злучэння двух палотнішчаў тканіны ўжываецца мярэжка «панка». Край палотнішчаў загінаюць па 3—5 мм і, адступіўшы ад загнутага kraю прыкладна на 1—1,5 см, выцягваюць неабходную колькасць прадоўжных нітак для мярэжкі. Потым абодва палотнішчы накладваюць адно на другое, акуратна змятваюць і прастрачваюць. Пасля гэтага робяць «панку». Для падшыўкі рубца выцягваюць з тканіны некалькі нітак, край рубца падгінаюць і на руках прымётваюць так, каб, вышываючы крайні бок мярэжкі, можна было захапіць і ніжнія краі падагнутай тканіны. Рэгуляроўка нітак тугая. Каб зручна было замацаваць тканіну ў пяльцах, трэба да kraю яе прышыць кавалак тканіны.

(Працяг будзе).



Як выбраць фасон сукенкі?

ПРЫХОДЗІЦЬ жанчына ў атэлье. Ёй хочацца заказаць новую сукенку. На століку — часопісы і альбомы. Заказчыца старанна перагортвае іх, яе ўвагу спыняюць некалькі арыгінальных фасонаў. Які з іх выбраць? Не так праста адказаць на гэтае пытанне. І нярэдка здараецца, што заказчыца спыняе свой выбор на фасоне, які яўна ёй не падыходзіць.

Кожная жанчына, якая імкнечца прыгожа, з густам адзявацца, павінна цвёрда запомніць асноўнае правіла: каб сукенка або касцюм былі «да твару», трэба пры куплі іх або заказе ў атэлье аб'ектуўна ўлічваць як яе вартасці, так і недахопы сваёй знешнасці.

Вядома, нельга завочна беспамылкова падказаць усім чытакам, як ім трэба адзявацца, але ёсьць правераныя на воўныце правілы, якімі не бескарысна карыстацца, выбіраючы або заказваючы сабе туалет.

Жанчынам з шырокім, буйным тварам, напрыклад, не трэба рабіць клуглага выразу каўняра, які паўтарае сваёй формай авал твару. Выраз «мысікам» або вузке карэ падоўжваюць шыю, і твар выглядае, такім чынам, больш вузкім. Круглы-ж выраз больш падыходзіць да вузкага твару.

Бландынкам са светлымі вачымі і з добрым колерам твару ідуць амаль усе тоны. Што-ж датычыць цёмнавокіх і цёмнаволосіх, то ім рэдка ідуць карычневыя і падыходзяць не ўсе сінія колеры. Жанчынам пажылым, з сівымі валасамі не трэба насіць яркіх туалетаў. Для іх падыходзіць гама прыглушаных тонаў — шэрый, бэж, перванш і цёмных: ліловых, сініх, зялёных, чорных. Ружовыя і блакітныя колеры дарэчы толькі ў сукенцы для вельмі маладых; жанчыны-ж сярэдніх год і пажылія павінны ўжываць гэтыя тоны памяркоўна — у блузках, адзелках.

Поўным і невысокім жанчынам рэкамендуецца выбіраць сабе тканіны цяжкія, крэпавых фактур, не вельмі яркія. Трэба пазбягаць тканін з буйнымі рысункамі або клеткамі.

Худыя і высокія жанчыны могуць карыстацца тканінамі больш лёгкай структуры, любой расфарбоўкі і з буйнымі рысункамі.

З паласатых тканін не трэба рабіць сукенкі складанага разрознога пакрою, таму што розны напрамак палос як-бы дэфармуе фігуру.

У змешчаных на гэтай старонцы рысунках наглядна паказана, якога сілуэта і якіх ліній трэба прытрымлівацца жанчынам з рознымі фігурамі.

Сукенка любога сілуэта і фасону пойдзе жанчыне з добрай, зgrabнай фігурай (рыс. 1). Цяжкай выбіраць фасон для фігуры з «адхіленнямі». Напрыклад: жанчынам з вузкімі плячамі і грудзьмі (рыс. 2) нельга рабіць сукенкі прылягаючай формы, з пышнай баскай, рукавамі рэглан, ужываць тканіны з буйнымі рысункамі, буйнымі папярочнымі палосамі або ў клетку. Ім трэба рабіць мяккі ліф і рукавы, расшыраць адзелкамі плечы і грудзі. Калі ў жанчыны кароткія ногі, шырокія нізкія бёдры і доўгая талія (рыс. 3), ёй не трэба рабіць ліф з паніжанай таліяй, закрытым каўняром, з шырокімі папярочнымі лініямі на спадніцы, таму што гэта падоўжвае верхнюю частку фігуры і пакарочвае ногі. Трэба выбіраць фасон з лініямі, якія паднімаюць талію і расшыраюць плечы. Мяккія вытаскі ў таліі на ліфе і спадніцы змянчаюць недахопы фігуры і робяць яе больш зgrabнай. Тканіны лепш выбіраць не яркія, з ненавязчывымі рысункамі.

Мы ўказываем на рис. 2 і 3 некаторыя фасоны, якія не рэ-



Мал. 1.



Мал. 2.



Мал. 3.

камендуюцца жанчынам з тымі або іншымі недахопамі фігуры.

Часта якая-небудзь дэталь фасона або сілуэт сукенкі, якія з'яўляюцца ў сезоне моднымі, не гарманіруюць са знешнасцю той ці іншай жанчыны. Трэба прытрымлівацца сваіго стылю ў касцюме. Напрыклад, прамая, вузкая спадніца нявыгадна падкрэслівае паўнату бёдраў, але многія робяць яе такой ва ўгоду модзе і ў шкоду сабе.

Вельмі папулярны сярод нашых жанчын панаксаміт. З яго, як правіла, шыюць доўгія вячэрнія сукенкі. Гэта, бяспрэчна, прыгожа, але ў пэўнай абстаноўцы — на прыёме, балу, прэм'еры.

З панаксаміту прыгожыя і кароткія сукенкі, строгія па фасону — сама тканіна вельмі багатая і патрабуе простых форм. Карункавы каўнерык, нітка жэмчугу, кветка або прыгожая брошка — зусім дастатковая адзелка для такой сукенкі.

Сукенкі элегантныя, пашытыя з добрым густам, — як правіла, вельмі акрэсленыя па сілуэту, простыя і не перагружаны адзелкамі. Заўважым, дарэчы, што не трэба прымяняць розныя адзелкі на адной сукенцы. Калі яна адзелана вышыўкай, то не трэба рабіць на ёй фальбонак або плісэ, прышываць карункі і да т. п.

Вышыўка вельмі ўпрыгожвае туалет. Але каб сукенка хутка не надакучыла, не трэба перагружаць яе вышыўкай. Вельмі модная зараз, прыгожая і ўсім ідзе вышыўка шнурам, які падбіраецца альбо ў тон тканіны сукенкі, альбо другога, гарманіруючага з ёй колеру. Пры электрычным асвятленні эффектна вышыўка бісерам або шклярусам. Таму ёю адзелваюцца як доўгія, так і кароткія вячэрнія сукенкі. Адзелка сутажком і тасьмой добра заканчвае касцюм, а адзелка тасьмой «куончык» вельмі ўпрыгожвае скромную хатнюю сукенку з баваўнянай або штапельнай тканіны.

Вялікае значэнне ў афармленні касцюма маюць астатнія прадметы туалету, якія дапаўняюць яго. Сукенка можа набыць вельмі дарагі і прыгожы выгляд дзякуючы ўмеламу падбору пальчатак, абутку, сумачкі, пояса, каўнерыка, уставачкі, брошкі і г. д.

Бяспрэчна, для таго, каб быць добра адзетай, патрэбна прыгожая тканіна, падыходзячыя да яе адзелкі і ўпрыгожанні. Але перш за ёсё трэба правільна вызначыць прызначэнне сукенкі і выбраць фасон, які вам больш за ёсё падыходзіць.

Задача работнікаў гандлёвых арганізацый і пашывачных атэлье — дапамагчы кожнай пакупніцы і заказчыцы выбраць іменна такую тканіну або такі фасон сукенкі, якія адпавядаюць асаблівасцям яе знешнасці, выдзяляюць яе вартасці і скрдвалі недахопы.

Н. ГОЛІКАВА.
[«Журнал мод»].

БЯССОННІЦА, ЯЕ ПРЫЧЫНЫ І ЛЯЧЭННЕ

Бяссонніца з'яўляецца адной з форм ператамлення арганізма. Гэта даволі частае хворое расстройства, якое прыносіць хворым вялікія пакуты. У пераважнай большасці выпадкаў начная бяссонніца супраджаеца паніжэннем узбуджальнасці мазгавой кары ў дзённы час, якое выражаетца ў санлівасці. Вялікая колькасць хворых пакутуе ад бяссонніцы з прычыны моцных болю ад іншых захворванняў: язвы, падагры, рэуматызму, гіпартаніі, неўрастэніі і г. д.

Пры хранічнай бяссонніцы хворы робіцца вялым, рэзка раздражнільным і слабым. Вельмі паніжаеца працадольнасць, траціца апетыт. Настрой заўсёды прыгнечаны.

Для лячэння бяссонніцы існуе многа рознастайных сродкаў як снатворных, так і іншых. З снатворных шырока ўжываюцца: люмінал, медынал, бромурал, барбаміл і інш. Добры эфект даюць цеплыя нажныя ванны перад сном, фізіятрапеўтычныя мерапрыемствы: гальванічны каўнер, франклізацыя галавы, хвойныя ванны і г. д. Аднак, у многіх выпадках удаеца дасягнуць ліквідацыі бяссонні-

цы, не звяртаючыся да працяглага ўжывання снатворных сродкаў. У мэтах супакення хворому перш за ўсё трэба зразумець, што не трэба фіксіраваць асаблівай увагі на сваім расстройстве сну. Асабліва трэба пазбягаць працяглага ўжывання снатворных лякарстваў, бо ў гэтым выпадку арганізм прывыкае да вялікіх доз лякарстваў, і яны не толькі не аказваюць карыснага дзеяння, а, наадварот, прыносяць шкоду арганізму.

Даследаваніямі совецкіх вучоных устаноўлена, што эфектыўным сродкам лячэння начной бяссонніцы з'яўляеца адначасовая прымененне брому і кафеіну па распрацаванай схеме. Асабліва эфектыўны гэты метад лячэння для хворых неўрастэніі, псіхастэніі, пачатковым артэрыясклерозам, гіпартаніі і клімактэрыйнымі расстройствамі.

Метад лячэння прэпаратамі брому і кафеіну ўстанаўляеца ўрачом індывідуальна для кожнага хворага.

Хворы павінен весці рэгулярныя вобраз жыцця, таму неабходна пазбягаць знесілення і перанапружання нервовай сістэмы.

Умераны спорт, турызм, асабліва ў горнай мясцовасці, аказваюць добры ўплыў на хворага.

Хворым забараняеца ўжыванне алкаголю, неабходна таксама спыніць або ў крайнім выпадку максімальна зменшыць курэнне. Рэкамендуюча ўмацоўваючыя сродкі: жалеза, мыш'як са стрыхнінам унутр або пад скурна, вітаміны. Не трэба многа есці, асабліва перад сном. Вячэра павінна быць лёгкай, гадзіны за 3—4 да сну. Вялікая ўвага павінна быць узделена асабістай гігіене. Вельмі карысна мыш'як руکі і твар халоднай або пакаёвай вадой перад сном. Рэкамендуюча заўсёды спаць з адкрытай форточай або акном. Летам як мага лягчэй укрывацца. Па магчымасці спаць на адкрытым паветры або верандзе. Займацца ранішнім фіззарядкам. Як мага больш бываць на свежым паветры, асабліва карысныя прагулкі перад сном.

Усе гэтыя мерапрыемствы садзейнічаюць хуткаму вылечэнню бяссонніцы. Не трэба дапускаць працяглай бяссонніцы: чым раней пачнеш лячэнне, тым хутчэй вылечышся.


А. ІОФЕ.

Адказы на пытанні чытачоў

Размнажэнне клубнікі і яе догляд

Клубніка размнажаеца аднагадовымі кусцікамі, якія паяўляюцца ад матачных кустоў (размнажэнне вусамі). Для гэтага градкі матачных кустоў неабходна ўтрымліваць у чыстаце ад пустазелля і часта рыхліць глебу.

Разеткі з лісцікамі, якія з'явіліся на вусах, злёгку прысыпаюцца зямлём, не пашкоджваючы вусоў матачнага куста. К жніўню месяцу ўтвараючы моцныя кусцікі з добрай каранёвай сістэмай, зусім прыгодныя для пасадкі на месцы. Пасадка клубнікі праводзіцца ў жніўні, першай палавіне верасня і раннім вясной. Лепшы час пасадкі — жнівень месяц. Пасаджаная ў жніўні расада клубнікі да наступнага года даўно не падданосіць. Для пасадкі бяруць (першыя на вусах) моцныя кусцікі, вырашчаныя ад добра плоданосячых матачных кустоў. Шляхам адбору можна павялічыць ураджайнасць. Перад пасадкай на ўчастак уносіцца арганічнае ўтнаенне (перагной). Глыбіня ўзорвання або перакопкі 25—30 см. Пасля ўзорвання ўчастак неабходна старава забаранаваць. Галоўная задача пры пасадцы — не засыпаць зямлём сарцаўні расады клубнікі і не загінаць карэніні. На невялікіх участках або градках, дзе апрацоўка робіцца ўручную, адлегласць пры пасадцы 40—45 см куст ад куста. Паліўка пасаджаных рас-



Правільная пасадка.

Неправільная пасадка.

лін абавязковая. Свежа пасаджаныя расліны карысна абласці перагноем, стараючыся не засыпаць лісцяў і сарцаўні расліны. Гэтае мерапрыемства ў бясснекі зімы захоўвае расліны ад марозу і адначасова з'яўляеца каштоўным паверхневым угнаеннем. Клубніка пры правільным доглядзе добра плоданосіць 4—5 гадоў, у далейшым ураджайнасць зніжаецца. Неабходна праз 5 гадоў абнавіць пасадку. Догляд за клубнікай заключаецца ў своечасовай праполцы, рыхленні глебы, паверхневым угнаенні, паліўцы, удаленні вусоў.

Пакідаючы вусы толькі на тых матачных кустах, якія прызначаны для вырошчвання пасадчага матэрыялу. На ўсіх астатніх кустах вусы ўдалаюцца. Клубніка патрабуе сонечнага адкрытага месца. На адкрытым месцы ягады паспіваюць раней, дасягаюць вялікіх размераў і маюць добры смак. Глеба вельмі вільготная (сырая на нізкіх месцах) для пасадкі клубнікі не рэкамендуецца.

Садоўнік М. АХРЫМЕНКА.

Марынаванне грыбоў

Для марынавання рэкамендуюцца браць белыя грыбы, падбярозавікі і падасінавікі, а таксама масляты і асеннія апенкі. Грыбы для марынавання бяруць маладыя, моцныя і без чарвівасці. Кожны від грыбоў трэба марынаваць асобна.

Грыбы ачысціць, рассартаваць па велічыні, абрэзаць карэнічкі (у маслят абрэзаюць скурку), затым акуратна прамыць у халоднай вадзе і выбраць з вады на сіта, каб вада добра сцякла.

У кастрюлю ўліць ваду ($\frac{1}{2}$ шклянкі на 1 кг падрыхтаваных грыбоў), дадаць воцат і соль, потым пакласці падрыхтаваныя грыбы і прыступіць да варкі. Каля вада закіпіць, зняць пену, якая ўтварылася, пакласці пранасці (лаўровы ліст, перац, гваздзіку, карыцу, кроп) і варыць яшчэ на працягу 20—25 хвілін, прымым грыбы для роўнамернага праварвання трэба ўвесць час асцярожна перамешваць.

Калі грыбы будуць гатовы (асядуць на дно), зняць іх з агню і даць ім астыць, потым перакласці ў керамікавую або шклянную пасуду.

На 1 кг грыбоў бярэцца солі $1\frac{1}{2}$ ст. лыжкі, воцату — $\frac{1}{2}$ шклянкі, лаўровага лісту — 1 лісцік, перцу, гваздзіку і карыцы — па 0,1 г, кропу — 2—3 г.

На вокладцы — малюнак С. Раманава.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камітэта: К. А. АБУШЭНКА, М. Н. БАРСТОК, Г. Л. ДАЗОРЦАВА, А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, Ф. А. НОВІКАВА, А. І. ФЕДАСЮК, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ № 04888.

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке.

Издание ЦК КП Белоруссии.

Падпісаны да друку 7/VIII 54 г. Адрас рэдакцыі: Мінск, Праспект імя Сталіна. Дом друку.

Пакой 23. Тэлефоны 2-33-03.

Друкарня імя Сталіна, Мінск, Цана 1 руб. 50 кап. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Тыраж 60.000 экз. Зак № 516.

10596

